



ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А



СУР'ЁЗНА ПАСВЯЖЭ ТОЛЬКІ ў ТРЭЦІЙ ДЭКАДЗЕ ЖНІўНЯ

Пра гэта паведаміў начальнік службы гідрометэапрагнозаў Рэспубліканскага гідрометэацэнтра Дзмітрый РАБАЎ.

На выхадныя зноў да +39 Пасля невялікага перапынку сёння спякота зноў пачынае гаспадарыць на тэрыторыі Беларусі. Анамальная гарачыня рухаецца да нас з боку Цэнтральнай Расіі. Ужо ў чацвер тэмпература павялічыцца ад 27 па паўночным захадзе, да 35 — па паўднёвым усходзе. У пятніцу працягнецца павелічэнне дзённых тэмператур, калі будзе 29—34, на паўднёвым усходзе — 35—37. Максімальная спякота чакаецца ў выхадныя. «Афрыканскае» паветра распаўсюдзіцца амаль па ўсёй тэрыторыі краіны. Удзень будзе 30—31, па паўднёвым усходзе краіны да 39 градусаў. Прыкладна такое спякотнае надвор'е захаваецца ў Беларусі і ў пачатку наступнага тыдня.

У Мінску ў чацвер — 28-30, у пятніцу і суботу — 32—34. Месцамі дождж і град.

Згодна з доўгатэрміновымі прагнозамі, прыкладна з 18—19 жніўня анамальная спякота пачне «адпускаць», аднак сярэднясутачная тэмпература будзе яшчэ вышэйшай за норму. Удзень чакаецца 23—29, пры дажджах — 18—22, уначы — 10—17. Першая хваля сапраўды свежага паветра да нас завітае ў трэці дэкадзе жніўня. Тады ўсё часцей да нас будуць паступаць вільготныя цыклоны з Атлантыкі. Месцамі пройдуць дажджы. Дзённая тэмпература чакаецца 18—25, аднак у асобныя дні на паўднёвым усходзе яшчэ магчыма 30-градусная спякота.

Марознай зімы не будзе?

У верасні чакаецца камфортнае мяккае надвор'е. Сярэднямесячная тэмпература ў межах кліматычнай нормы (11—13 градусаў). Уначы 7—12, пры праясненнях у нізінах на тарфяніках Палесся плюс 4—6 градусаў, удзень — 16—21, днём на поўдні і на паўднёвым усходзе — да 25.

Карэспандант «Звязды» пацкавіўся ў Дзмітрыя Рабава аб доўгатэрміновым прагнозе на зіму. Гадоў 20 таму старыя людзі казалі, што пасля спякотнага лета чакай марозную зіму. Спецыяліст гідрометэацэнтра не згадзіўся з такім меркаваннем. Сёння работнікі метаслужбы народнымі прыкметамі не карыстаюцца. Наадварот, у час глабальнага пацяплення зімы ў Беларусі часцей бываюць мяккімі. Аднак у час змянення клімату ўсё можа быць і інакш.

Дробная кукуруза, менш бульбы і капусты

Анамальная спякота адмоўна паўплывала на фарміраванне многіх сельскагаспадарчых культур. Найбольш складаная аграметэаралагічная сітуацыя на усходзе, паўднёвым усходзе і на поўначы краіны, дзе вялікі тэмпературны суправаджаюцца дэфіцытам ападкаў. З 10 ліпеня да 10 жніўня на большасці тэрыторыі Магілёўскай, Віцебскай і ў асобных раёнах Гомельскай абласцей выпала ападкаў да 20—50 працэнтаў ад месячнай нормы. У раёнах мэтазастаўныя Горкі, Касцюковічы, Орша і на бліжэйшых тэрыторыях аб'ём ападкаў складае ўвогуле каля 8—13 працэнтаў ад нормы. Гэта спрыяе ўзнікненню глебавай засухі.

Сёння месцамі на поўначы і ўсходзе Магілёўскай, на паўднёвым усходзе Віцебскай абласцей цалкам высушаны ворныя слои глебы. На усходзе Беларусі фіксуецца самая нізкая вільготнасць паветра — каля 14—30 працэнтаў, што сведчыць аб паветранай засухе. Анамальная спякота і засуха пачынаюць пашкоджаць сельскагаспадарчыя культуры. Месцамі ў Гомельскай, Магілёўскай і на усходзе Віцебскай абласцей назіраецца засыханне лістоў кукурузы, бульбы і траў. У Гомельскай вобласці адзначаецца значнае выспяванне кукурузы, у якой катэх вельмі дробны.

Моцная гарачыня будзе дрэнна ўплываць на ўраджай бульбы і капусты.

Праблемы ў суднаходстве

Вельмі неспрыяльнае гідралагічнае становішча склалася на Заходняй Дзвіне на участку Сораж — Віцебск і ў раёне Полацка, на Дняпры — на участку Магілёў — Рэчыца, на Сажы — каля Гомеля, дзе ўзроўні вады ў рэках знаходзяцца ўжо ніжэй за мінімальныя паказчыкі для суднаходства.

У найбліжэйшыя дні працягнецца далейшы спад узроўняў вады на Бярэзіне каля Барысыва і рацэ Піне каля Пінска. Тэмпература вады ў рэках складае 19—26 градусаў, на Мінскай моры і возеры Нарач — 24, на Брэсцкім вадасховішчы — 25 градусаў.

Сяргей КУРКАЧ.

РАСІЙСКІ СМОГ МОЖА ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСІ

Дым ад лесатарфяных пажараў у Расіі можа ў бліжэйшыя дні дайсці да Беларусі, паведамляе БЕЛТА на чале аддзела па аналізе інфармацыі і прагназаванні ўзроўню забруджвання атмасфернага паветра Рэспубліканскага цэнтры радыяцыйнага кантролю і маніторынгу навакольнага асяроддзя Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Багдана Казярук.

Паводле яго слоў, у Беларусі, асабліва ва ўсходняй частцы, склаліся метэаралагічныя ўмовы, якія садзейнічаюць росту ўзроўню забруджвання паветра. Гэта абумоўлена спёкай і адсутнасцю ападкаў. У мінулыя тыдзень, напрыклад, канцэнтрацыя дробнадысперснага пылу ў паветры перасягала гранічны дапушчальныя ў Мінску, Магілёве, Жлобіне і Віцебску. «Гаварыць аб тым, што гэта прыйшло з боку Расіі, мы пакуль не можам», — адзначыла Багдана Казярук. На думку сіноптыкаў, рост узроўню забруджвання паветра ў краіне выкліканы ўнутранымі выкідамі.

Учора сітуацыя стабілізавалася, аднак у бліжэйшыя дні можна чакаць, што ўзровень забруджвання паветра можа зноў прыкметна павысіцца як за кошт лясных пажараў, выкідаў уласных прамысловых прадпрыемстваў, так і за кошт траплення ў Беларусь расійскага смогу. «Цвёрдыя часціцы, якія выкідаюцца пры гарэнні ў Расіі, могуць пераносіцца на вялікі адлегласці, іх распаўсюджванню могуць садзейнічаць вятры, якія мы цяпер фіксуем усю часцей», — адзначыла Багдана Казярук.

Разам з тым, падкрэсліла суб'ядніца, прычынай перавышэння ў паветры гранічна дапушчальных канцэнтрацый забруджвальных рэчываў традыцыйна ў гэту пару года становяцца прамысловыя выкіды. У сувязі з гэтым сіноптыкі ўжо рыхтуюць папярэджанне для буйных прамісловых прадпрыемстваў Мінска аб неабходнасці прыняцця мераў па рэгуляванні такіх выкідаў.

Паводле даных МЧС РФ на учарашнюю раніцу, у Расіі прадаўжаюць дзейнічаць 612 ачагоў пажараў на плошчы 92 тыс. 702 га. За апошнія суткі на тэрыторыі краіны ўзнікла 290 новых ачагоў. У Маскве паветра ўпершыню за апошнія некалькі дзён ачысцілася ад смогу, выкліканага падмаскоўнымі тарфянымі пажарамі, аднак сіноптыкі прагназуюць хуткае яго вяртанне. У асобныя дні канцэнтрацыя дыму ў паветры расійскай сталіцы па ўзроўню ўздзеяння на здароўе была раўнацэнна 1,5-2 пачкам цыгарэт, скураных на працягу 3-4 гадзін.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «БЕЛГОРХИМПРОМ»

состоится 31 августа 2010 года в 11.00 по адресу: г. Минск, пр. Машерова, 17, актовый зал (3 этаж).

- ПОВЕСТКА ДНЯ:**
- Об утверждении использования чистой прибыли на 2010 год.
 - Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.
 - О передаче генеральному директору полномочий на принятие решений о совершении крупных сделок.
- Регистрация акционеров — в день проведения собрания с 9.00 до 10.30 по адресу: г. Минск, пр. Машерова, 17, в актовом зале (3 этаж).

УНП 600024712



Гаспадары

АГРАСЯДЗІБНАЯ ВЁСКА ЯЗНА

На аграсядзібу «Кляновая» ў вёску Язна штогод прыязджаюць то шведы, то галандцы. Толькі што ад'ехалі масквічы і валанцёры з Англіі. Беларускае таксама падабаецца. Хоць, здаецца, на першы погляд нічога асаблівага і тым больш экзатычнага ў гэтым кутку няма. Лес з грыбамі да ягадамі, крыніца святога Яна, мясцовы фальклорны гурт ды вось гэтае возера з лебедзямі — бадай і ўся экзатыка. Хіба гэтым прывабіш? Гаспадар сядзібы Іван Шыкула не пагаджаецца і працягае пералік пераваг яскравых турбастычных каштоўнасцяў: «Талеркавы камень у нас захаваўся — ледавіковы прышлеп, экскурсіі ў старажытны Полацк лядзім, у горад Дзвіну, ідзе ў мясцовай праваслаўнай царкве захоўваецца абраз Маці Божай Адзігітрыі. Недалёкі балоты Жады і Ельня. А галоўнае, замежнікам і нашым гараджанам падабаецца звычайныя вясковыя каларыт, сельская гаспадарка, характары людзей, спакой, паветра. А яшчэ прыгатаваныя мною сабасты юшка ці «супчык гаспадары». Наогул адпачываць інакш».

СТАР 3

Здарэнне

Падалося, што пасажырам

электрычкі пагражае небяспека...

Дзятурнак на станцыі Мінск-Пасажырскі патэлефанавала жанчына, якая сказала, што ў першых двух вагонах электрычкі Маладзечна—Мінск «адбудзецца страшнае». Пра магчымае здарэнне апошняй тут жа папярэдзіла дзятурную часць Мінскага аддзела ўнутраных спраў на транспарце. На станцыі Ждановічы электраагніч, я расказаў нам прэс-сакратар УУС на транспарце МУС РБ Аляксандр Марчанка, ужо чкалі праваахоўнікі, група размініравання, супрацоўнікі МНС і брыгада хуткай дапамогі. Пасля спынення электрычкі было арганізаванае яе ачальніце і эвакуацыя больш за 100 пасажыраў. Састаў перавялі на запасныя пугі, пасля чаго сапёры за дзве гадзіны абследавалі кожны яго вагон. Інфармацыя пра «страшнае» не пацвердзілася — ніякага выбуховага прыстасавання, як можна было б меркаваць, знойдзена не было. Ніхто з пасажыраў не пацярпеў, не было і затрымак у руху іншых цягнікоў.

А што ж «гераіны» здарэння? Званок дзятурнай быў, як было ўстаноўлена, ад 27-гадовай жыхаркі вёскі Краснае Маладзечанскага раёна. Згодна з атрыманай ад яе інфармацыі, калі жанчына вярталася на электрычцы да сябе дадому і выйшла з вагона на станцыі Уша, ёй падалося, што цягніку пагражае небяспека. Чаму і якая канкрэтная, патлумачыць яна не змагла. Але палічыла неабходным набраць нумар дзятурнай на станцыі і расказаць пра свае прадчуванні... Прававаа ацэнка дзеянням пасажыры, які зазначыў Аляксандр Марчанка, будзе дадзена па выніках праверкі, якую цяпер праводзяць супрацоўнікі транспартнай міліцыі.

Сяргей РАСОЛЬКА.

Уважаемые акционеры ОАО «МинскСортСемОвощ!» 02 сентября 2010 года состоится

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «МинскСортСемОвощ»

Повестка дня собрания:

- О приобретении открытым акционерным обществом «МинскСортСемОвощ» акций открытого акционерного общества «МинскСортСемОвощ».
 - Докладчик — председатель Наблюдательного совета ОАО «МинскСортСемОвощ» Афанасьев А.Г.
 - Об изменении решения общего собрания акционеров открытого акционерного общества «МинскСортСемОвощ» от 30 марта 2010 года в части утверждения размера использования чистой прибыли на выплату дивидендов в 2010 году.
 - Докладчик — юриконсульт Капылович О.И.
 - Место проведения собрания: г. Минск, ул. Минина, 21, корп. 1 (актовый зал).
 - Начало собрания: 9 часов 00 минут.
 - Время регистрации участников — в день проведения собрания с 08 часов 30 минут до 08 часов 55 минут по месту проведения собрания.
 - Регистрация акционеров проводится по паспорту, а представителям акционеров — по паспорту и доверенности.
 - Наблюдательный совет ОАО «МинскСортСемОвощ».
- УНП 600026664

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

ВА УКРАЇНЕ ТАКСАМА МЯНЯЮЦА МІЛІЦЫЮ. АДНАК НЕ НА «ПАЛІЦЫЯНТАЎ»

Україна ўслед за Расіяй падумвае пра тое, каб адмовіцца ад слова «міліцыя», прызнаўшы галоўны давадкі кіраўніка ўкраінскага МУС Кастуся Стогні. У міністэрстве створана рабочая група, якая павінна вырашыць, наколькі з фінансавага пункту гледжання гэта будзе затрата. Але калі ў суседняй Расіі замест міліцыі можа з'явіцца паліцыя, то ва Украіне гэта назва не падыходзіць — яна выклікае дрэнныя асацыяцыі, паведамляе ўкраінская газета «Сёння».

Паводле меркавання астралага Улада Роса, пераназываць міліцыю трэба. «Сама літара «м» — містычная. Яна нясе разбуральную, бюракратычную сілу — адгэтлуе хабары, вымаганні, зман. Добра, каб гэта арганізацыя насіла імя, якое пачынаецца з літар «г», «з» ці «ж». Напрыклад, жандармерія: запэўніваю, карупцыяі адразу ж стала б менш», — лічыць ён.

ЗША ВЫЛУЧЫЛІ ДАПАМОГУ ПАЦЯРПЕЛЫМ АД ПАЖАРАЎ РЭГІЁНАМ РФ — 55 ТЫС. ДОЛАРАЎ

Афіцыйны прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроўлі расказаў пра дапамогу, якая выдаткоўваецца ЗША пацярпелым ад пажараў рэгіёнам Расіі. На брыфінгу Дзярждэпартаменту было абвешчана, што ЗША накіруюць 55 тыс. долараў для расійскіх рэгіянаў, пацярпелых у выніку лясных пажараў. Акрамя таго, у Расію накіраваны супрацоўнікі аддзела дапамогі ахвярам бедстваў, якія адбыліся за мяжой, падпарадкаваныя Агенцтву міжнароднага развіцця ЗША. Яны ўжо праводзяць кансультацыі з урадам Расіі, каб вызначыць, чым яшчэ Вашынгтон зможа дапамагчы Маскве ў барацьбе з пажарамі.

РОЗГАЛАС

АПОШНЯЯ ІНФАРМАЦЫЯ ЦУТАК

ВУП У СТУДЗЕНІ—ЛІПЕНІ ВЫРАС НА 7 ПРАЦЭНТАЎ

Аб'ём валавога ўнутранага прадукту Беларусі ў студзені—ліпені 2010 года павялічыўся ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года ў супастаўных цэнах на 7 працэнтаў і склаў у бегучых цэнах Вр83,836 трлн, паведамлілі БЕЛТА ў Нацыянальным статыстычным камітэце.

У адпаведнасці з прагнозам сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі, у 2010 годзе прадугледжаны рост ВУП на 11—13 працэнтаў. Вытворчасць прамысловай прадукцыі за сем месяцаў 2010 года склала 109,6 працэнта (гадавы прагноз 110—112 працэнтаў) да ўзроўню аналагічнага перыяду мінулага года і дасягнула больш за Вр86,324 трлн. Выпуск спажывецкіх тавараў склаў Вр19,278 трлн (111,1 працэнта), у тым ліку харчовых — Вр10 502 трлн (110,6 працэнта), нехарчовых — Вр7,638 трлн (112,4 працэнта). Прагноз на 2010 год па вытворчасці спажывецкіх тавараў — 114-115 працэнтаў.

ЗАРПЛАТА ЗА ЧЭРВЕНЬ УЗРАСЛА НА 6,6 ПРАЦЭНТА

У Беларусі намінальная налічаная сярэднямесячная заробатная плата ў студзені—чэрвені гэтага года склала Вр1104,1 тыс., паведамлілі БЕЛТА ў Нацыянальным статыстычным камітэце. У чэрвені сярэдні заробак быў роўны Вр1234,9 тыс. — гэта на 6,6 працэнта, або на Вр76,6 тыс. больш у параўнанні з маем 2010 года.

Рэальная заробатная плата (заробатная плата, разлічаная з улікам росту спажывецкіх цэнаў на тавары і паслугі) ў студзені—чэрвені ў параўнанні са студзенем—чэрвенем 2009-га павялічылася на 8,1 працэнта, у чэрвені ў параўнанні з маем гэтага года — на 6,4 працэнта.

НАЦБАНК ЗНІЖАЕ СТАЎКУ РЭФІНАНСАВАННЯ ДА 11 ПРАЦЭНТАЎ

Стаўка рэфінансавання Нацыянальнага банка Беларусі ў 11 жніўня будзе зніжана яшчэ на 0,5 працэнтнага пункта і складзе 11 працэнтаў гадавых. Адпаведная пастанова ад 9 жніўня 2010 года № 335 прынята праўленнем галоўнай банкаўскай установы краіны, паведамлілі БЕЛТА ва ўпраўленні інфармацыі Нацбанка.

Чарговае змяненне стаўкі рэфінансавання накіравана на зніжэнне агульнага ўзроўню працэнтных ставак у эканоміцы. Гэта з'яўляецца важным фактарам забеспячэння эканамічнага росту, мадэрнізацыі і структурнай перабудовы вытворчасці ў мэтах выхату на якасна новы ўзровень сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі.

Зніжэнню агульнага ўзроўню працэнтных ставак садзейнічае і стабільная эканамічная сітуацыя ў краіне, у тым ліку невысокая інтэнсіўнасць інфляцыйных працэсаў. Пры гэтым захоўваецца дадатны ў рэальным выражэнні ўзровень працэнтных ставак банку па рублёвых укладах, які істотна вышэйшы за даходнасць ад захоўвання грашовых сродкаў у замежнай валюце.

ЦАНА НА ГАЗ ДЛЯ ІП І ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБАЎ ПАВЯЛІЧАНА НА 13,2 ПРАЦЭНТА

У Беларусі цана на газ для індывідуальных прадпрыемальнікаў і юрыдычных асобаў з 11 жніўня гэтага года павялічылася з Вр632 505 да Вр716 000 за 1 тыс.куб.м без ПДВ, або на 13,2 працэнта.

Павелічэнне кошту звязана з ростам цэны на закупку расійскага прыроднага газу, а таксама змяненнем агульных эканамічных умоў гаспадарання для юрыдычных асобаў і індывідуальных прадпрыемальнікаў розбіўкі. Акрамя таго, у мэтах стварэння больш спрыяльных умоў функцыянавання дзіцячых дамоў сямейнага тыпу, дзіцячых вёсак (гарадкоў), цэны на газ для гэтай групы спажываўчых устаноўлены на ўзроўні цэнаў для насельніцтва. Улічваючы, што спажываўчымі ў гэтых прыроднага газ канечныя спажываўчы аплацяць у верасні, новыя цэны устаўляюцца з 11 жніўня 2010 года, адзначылі ў Мінсканомікі.

НАСТУПСТВЫ ўДАРУ ЛІКВІДУЮЦА

На раніцу серады яшчэ не было адноўлена электразабеспячэнне 66 населеных пунктаў у Мінскай і Гродзенскай абласцях, якія ў лічбы больш чым 2500 іншых вёсак і гарадоў краіны (акрамя сталіцы) пацярпелі ад першаў моцнага ветру ў мінулыя выхадныя, паведамлілі «Звяздзе» ў аперацыйнай дзятурнай часці Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Да гэтага часу рамонтныя брыгады паспелі адрамантаваць пашкоджаныя дачы 289 жылых дамоў з 624, што пацярпелі. «Залатаньскі» былі і дахі 16 аб'ектаў сацыяльна-бытавога прызначэння (з 62), 168 сельскагаспадарчых будынкаў (з 878), якія зведлі ўдар стыхіі. Заставалася аднавіць дахі 46 вытворчых пабудов.

За мінулыя суткі сітуацыя з пажарамі ў краіне была адносна спакойнай: адбылося 18 пажараў у жылых сектары, 6 было зарэгістравана ў эксітэме: 1 — лясны, 4 — на тарфяніках, 1 — травы і хмызняку. Усе яны былі аперацыйна ліквідаваныя.

Сяргей РАСОЛЬКА.

10 ГАДОЎ ТУШЫЛІ ТАРФЯНЫ ПАЖАР

што распачаўся апоўдні ля пасёлка Пакроўскі Добрушскага раёна, супрацоўнікі мясцовага лясніцтва разам з выратавальнікамі, якія выкарыстоўвалі для гэтай мэты 5 адзінак спецтэхнікі.

Ліквідацыя пажару была завершана бліжэй да ночы, а плошча, якую пашкодзіла полымя, склала 0,9 га. Як лічыць у цэнтры прапаганды і навучання Гомельскага абласнога ўпраўлення па надзвычайных сітуацыях, хутчэй за ўсё, прычынай узгарання стаў чалавечы фактар. Гэта магла быць не толькі непатраўнавая цыгарэта, але і асколак бутэлькі, які пад спякотным сонцам становіцца моцнай лізай. Увогуле за мінулыя суткі на Гомельскай тэрыторыі зарэгістравана 3 узгаранні на тарфяніках і 1 — у лесе Мазырскага раёна. Усе яны своечасова ліквідаваныя.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

9 ГАДОЎ — ЗА КАНОПЛІ ў АГАРОДЗЕ

50-гадовы жыхар адной з вёсак Маладзечанскага раёна вырашчыў на сваім прысядзібным участку каноплі, сушыў іх і збіваў. Сёлетня ў лютым супрацоўнікі праваахоўных органаў зрабілі кантрольную закупку. Гаспадар агарода прадаў 82 грамы канопляў за 580 тысяч рублёў. Тады правалі выбыск і знайшлі ў яго 800 грамаў марыхуаны. Акрамя таго следства ўстанавіла, што гэты чалавек «наставаў» наркатыкамі знаёмых, аднаўскоўляў, тым самым падбурхоўваў іх да ужывання. Па сукупнасці злачыстваў суд прызначыў пакаранне ў выглядзе дзевяці гадоў пазбаўлення волі.

Яна СВЕТАВА.

Навіны Беларусі і замежжа ў рэжыме on-line на сайце «Звязды» — www.zviazda.by

Паводле слоў Кроўлі, з Масквы хуткім часам будзе эвакуаваныя каля 100 супрацоўнікаў пасольства ЗША і членаў іх сем'яў. Гэтым супрацоўнікі не займаюць ключавых пасаў у дыпламатычным працэдуры ў РФ, іх эвакуацыя носіць добраахвотны характар. Яны вярнуцца ў Маскву праз 30 дзён.

РАСІЯ РАЗГАРНУЛА КОМПЛЕКС С-300 У АБХАЗІІ



Ваенна-паветраныя сілы Расіі разгарнулі на тэрыторыі Абхазіі адзін з сучасных ракетных комплексаў С-300. Пра гэта заявіў галаўкам ВПС генерал-палкоўнік Аляксандр Зелін.

«Яна (сістэма С-300) ва ўзаемадзеянні са сродкамі ППА супаўняць войскі вырашае задачы па супрацьпаветранай абароне тэрыторыі Абхазіі і Паўднёвай Асеціі», — дадаў галаўкам. Якая менавіта сістэма С-300 была разгорнутая ў Абхазіі, не ўдакладняецца.

Як паведамляе АРР са спасылкай на афіцыйны Тбілісі, размяшчэнне С-300 у Абхазіі уяўляе прагроз для Грузіі і НАТА.

ЎРАСАЮЦ ЗАЦІКАЛЕНЫ ў ПАВЕЛІЧЭННІ ЭКСПАРТУ ЖАБ з Грузіі ў Еўрапейскай краіне. Пра гэта заявіў міністр сельскай гаспадаркі краіны Бакур Квезелерлі, паведамляюць «Навіны Грузіі».

Паводле яго слоў, еўрапейцы гатовыя ажыццяўляць інвестыцыі ў гэтым кірунку. Грузія экспартуе жаб азёрных (ana rfidunda) у жывым выглядзе ў Еўропу з 2003 года. За апошнія гады на экспарт з Грузіі было адпраўлена больш за 21 тону жаб.



Расійскі губернатар падзякаваў беларускім верталётчыкам

ВЫТВОРЦЫ ШКОЛЬНАГА АДЗЕННЯ СПАДЗЯЮЦА ВЫЙГРАЦЬ КАНКУРЭНЦЫЮ З РЭЧАВЫМІ РЫНКАМІ

Надзея НІКАЛАЕВА

НАМЕР звузіць мадэльны рад адзення дзелавага стылю для школьнікаў, на шчасце, не быў сёлета ажыццёлены. Хоць у пачатку года на пасяджэнні Каардынацыйнага савета па пытаннях увядзення ў школе дзелавага стылю адзення выказвалася прапанова па вяртанні вучняў да адзінай школьнай формы, якая пазней трансфармавалася ў скарачэнне асартыменту школьнага адзення. Зразумела, што абнаўляць штогод больш як паўтары сотні мадэляў — задача вельмі складаная, да таго ж ёсць рызыка, што не ўсім дзецям удасца дагледзіць, і пашытае адзенне «завісне» сярод складскіх пасадаў ці ў гандлі. Аднак ні дзеці, ні бацькі, ні медыкі не падтрымалі курс на скарачэнне асартыменту школьнага адзення. І сёння ў пакупнікоў ёсць магчымасць рэбрум прагласаваць за тую ці іншую мадэль новай школьнай калекцыі, каб захаваць нялёгкае дызайнерскую працу...

— Беларуськія вытворцы сёлета добра пашчэравалі над школьным адзеннем, — падзялялася сваімі думкамі з журналістамі на прэс-канферэнцыі ў Нацыянальным прэс-цэнтры **начальнік упраўлення арганізацыі спажывецкага рынку нехарчовых тавараў Міністэрства гандлю Ніна Пашко**. — Леташняя калекцыя была абноўлена на 85 працэнтаў. Для дзячат гандаль прапануе больш як 200 мадэляў адзення і больш як 140 мадэляў адзення — для хлопчыкаў. У кожным памеры адзення — ад 15 да 20 мадэляў. Да таго ж істотна пашырыўся асартымент спартыўнага адзення (да 50 мадэляў), прычым палепшылася і яго калорыявая гама, і канструктыўныя рашэнні.

Самай праблемнай групай для канцэрна «Беллегграм» заўсёды былі старшакласніцы, паколькі дзяўчаты, як правіла, імкнучыся да індывідуальнасці і вельмі баячыся ў адзенні паўтарыцца.

— Мыркую, што ў гэтым годзе дзяўчатам падлеткам будзе з чаго выбіраць, праўда, хацелася б, каб быў шырокі асартымент беларускіх тканін, з якіх шыцца адзенне для школы, каб было больш цікавых канструктыўных рашэнняў і арыгінальных дызайнерскіх знаходак, — падкрэсліла Ніна Пашко. — Вытворцы ўлічылі заўвагі і пажаданні гандлёвых прадпрыемстваў і пакупнікоў, таму пачалі шыць адзенне для поўных дзяцей, колькасць якіх павялічылася, і дзяцей з нестандартнымі фігурамі, напрыклад, штаны з павялічаным аб'ёмам па талі і мадзлі з даўжэйшай штаноў і шырынёй пояса, якія можна рэгуляваць. Штаны з павялічаным аб'ёмам талі складаюць

Кошт школьнай экіпіроўкі для малодшых школьнікаў, куды ўваходзіць адзенне, у тым ліку спартыўнае, абутак, школьна-пісьмовыя і канцелярыя прыналежнасці, складае ад 270 да 880 тысяч рублёў (непасрэдна адзенне — ад 197 да 550 тысяч рублёў), а аналагічны набор для старшакласнікаў каштуе ад 280 тысяч да 1 млн 150 тысяч рублёў (адзенне — ад 205 да 680 тысяч). Пры набыванні трыкатажных і панчошна-шкарпатарных вышываў трэба дадаткова яшчэ ад 50 да 155 тысяч рублёў. Кошт ранцаў і залпечнікаў вагаецца ад 40 да 150 тысяч.



Фота Марыны БЕГУНОВА

адзення і абутку для дзяцей. Асобна хацелася б выдзеліць сёлетнюю калекцыю «Славянкі», «Бараўчанкі» і «Камінтарна». Сапраўднай знаходкай я асабіста лічу калекцыю «Надэкса», у прыватнасці, кашулі для хлопчыкаў пад брандам «Гарза» і блузаў для дзячат пад брандам «Модніца»: і па калорыявай гама, і па арыгінальных фасонах... Шчыра скажу, «Надэкс» проста здзіўляе. А вось абутку для малодшых школьнікаў магілёўскія вытворцы катастрафічна не хапае — патрэбы ўнутранага рынку пакуль не задавальняюць, таму мы вымушаны рабіць заказы на іншых прадпрыемствах...

Начальнік упраўлення арганізацыі гандлю і маркетынгу канцэрна «Беллегграм» Людміла ПАРХАМОВІЧ паведала, што пра поспех сёлетаўняй калекцыі можна меркаваць па новых заказах, што прадпрыемства паступаюць на прадпрыемствы. Так, «Калібра», якая спецыялізуецца на адзенні для дзячат, ужо пашыла 122 працэнтаў ад заплаванага і працягвае шыць найбольш запатрабаваны ў гандлі мадэль.

Ніна Пашко паведала, што вытворцы і гандаль вырашылі праблему разукамплектавання касцюмаў. Раней даволі часта узнікалі праблемы, калі верх касцюма падыходзіў дзяціну, а ніз — не, а цана пазначалася на ўвесь выраб цалкам. Прадзвіжчы на сваю рызыку самастойна разукамплектавалі касцюмы і «дзялілі» цану. Цяпер

Даведка «Звезды»:

3 15 ліпеня ў краіне пастаняна дзейнічаюць 270 школьных кірмашоў. Да канца жніўня ў выхадныя дні будзе арганізавана яшчэ 460 кірмашоў. А з 21 па 31 жніўня ў выстававым цэнтры «Белэкс-па» (вуліца Я. Купалы, 27) пройдзе традыцыйная выстава-кірмаш «Грыўтанне, школа-2010». У арганізацыі выдаткова адкрыта дадаткова 370 гандлёвых пунктаў, аформлена 5,7 тысячы куткоў для першакласнікаў і школьнікаў.

Крымінал, адарэнні

У пачатку працоўнага тыдня 36-гадовае жыхар вёскі Колбча Клічаўскага раёна вярнуўся дадому з працы, паеў і выпіў. Каб асважыцца ў спякоту, 31-гадовае жонка прапанавала пакапацца ў рэчцы. Праўда, падвыпіўшы муж вырашыў ехаць да вады на аўтамабілі і сваё шчэрдае меркаванне не змяніў, нягледзячы на ўгаворы.

Не даехалі да рэчкі...

— Вадзіцель аўтамабіля «Фальксваген-Транспарцёр» на дарозе з знакамі, якія папярэджвалі аб аварыйна-небяспечным участку і прадпісалі абмежаваць хуткасць руху да 70 кіламетраў у гадзіну, не выбраў бяспечную яздз і пры павароце не справіўся з кіраваннем. — паведамляе інспектар аддзела агітацыі і прапаганды **Магілёўскага УДАІ Таццяна СТАРАСОТНІКАВА**. — У выніку мікрааўтабус з'ехаў у правы кювет і перакуліўся. Жонку вадзіцеля выкінула з машыны, і яна атрымала смяротную траўму. Сам мужчына не пацярпеў.



Муж і жонка не выкарысталі рамяні бяспекі, якія маглі б вяртаваць жанчыне жыццё. Да рэчкі яны не даехалі толькі пару кіламетраў. А без маці засталіся трое маленчкіх дзяцей. Вадзіцель сёлета быў паазбавлены пасведчання за кіраванне транспартам у нецярповаму стане. Цяпер у дачыненні да яго распачата кртымінальная справа.

Ілона ІВАНОВА. Фота ДАІ УУС Магілёўскага аблвыканкама.

ЕГЕР ЗАБІЎ «ЗАЛАТОГА» ДЗІКА

Асуджаны егер паліўнічай гаспадаркі, які ў Лепельскім раёне незаконна здабыў дзіка. На паліванне выйшаў разам з лаяікам. Дарчыні, раней ён ужо прыцягваўся да адміністрацыйнай адказнасці за аналагічнае правапарушэнне.

Як расказаў «Звяздзе» **начальнік аддзела пракурорыцы Віцебскай вобласці па барацьбе з карупцыяй і арганізаванай злачыннасцю Яўген ЛАПКОУСКІ**, каб нікому не стала вядома аб збойстве дзіка, егер унёс фальшышвыя звесткі ў спецыяльную дакументацыю. У выніку аформіў паліўнічную пуцёчку, якой на момант палівання ў яго не было. На судзе тлумачыў, што сабакі не гноныя, а проста выгульваў шэсць сабак па просьбе знаёмца. І наогул забіваць зверна не хацеў. Маўнуў, убочы параненага маладога дзіка і толькі потым хацеў забіць, каб не пакутаваць.

Прыгаворам суда егера пазбавілі на тры гады права займацца дзейнасцю, звязанай з арганізацыяй палівання. Таксама ён быў абавязаны выплаціць штраф — 8 мільёнаў 750 тысяч рублёў, плюс кампенсаваць страту, нанесеную незаконнай здабычай дзіка, — 2,1 мільёна рублёў і выплаціць паліўнічай гаспадарцы ў якасці кампенсацыі страты 400 тысяч рублёў. Аднавяднаў 250 тысяч рублёў.

Амаль што залатое паліванне атрымалася.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ВІЦЕБСКАЯ БІЗНЭС-ЛЭДЗІ ЎХІЛІЛАСЯ АД ВЫПЛАТЫ БОЛЬШ ЯК ВР500 МЛН ПАДАТКАЎ

Пра гэта паведалі БЕЛТА ва ўпраўленні Дэпартамента фінансавых расследаванняў КДК па Віцебскай вобласці. Прадпрыемства 35-гадовая дама, з'яўляючыся заснавальнікам і дырктарам прыватнага ўнітарнага прадпрыемства па аптвым гандлі нехарчовымі таварамі, вырашыла, што «дзімца» даходамі ні з кім не будзе. У адпаведнасці са сваёй задумкай са снежня 2008 года па сакавік 2010 года жанчына пры вядзенні фінансаво-гаспадарчай дзейнасці і бухгалтарскага ўліку закінула падатковую базу, што дало магчымасць ёй затым унесці несправядлівыя звесткі ў падатковыя дэкларацыі. За ўхіленне ад выплаты падаткаў адносна віцёбчанкі, ужо раней судзімай за крадзяжні і махлярства, уозбуджана кртымінальная справа па ч.2 арт. 243 Кртымінальнага кодэкса Беларусі, што прадугледжвае да сямі гадоў пазбавлення волі з магчымым канфіскацыям маёмасці. Аналагічнае пакаранне пагражае і 29-гадоваму індывідуальному прадпрыемальніку з Віцебска, які, учыняючы тым ж дзеянні, за два гады ўхіліўся ад выплаты падаткаў больш як на Вр600 млн, дадалі ў Дэпартаменце.

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» (организатор аукциона)

13 сентября 2010 года ПОВТОРНО ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН по продаже зданий, сооружений и иного имущества ОАО «ТД «БЕЛРЕСУРСЫ» (продавец):

| №1 | №1 | №1 |
|---|--|-------|
| Административное здание, площадь 60 кв. м | 710/С-57358 | 11871 |
| Производственно-заготовительный участок сбора вторичных ресурсов, площадь 365,6 кв. м | 710/С-57359 | 11876 |
| Склад, площадь 287,9 кв. м | 710/С-57360 | 11877 |
| Зеленые насаждения | | 12006 |
| кадастровый номер 74100000010003390, площадь 0,4727 га | | |
| Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Козвана, Б.И., 5 | | |
| Начальная цена | 641 066 000 белорусских рублей без учета НДС | |
| Сумма задатка | 64 000 000 белорусских рублей | |

№2

| №2 | №2 | №2 |
|--|--|-------|
| Мастерская, площадь 1337,0 кв. м | | 11607 |
| Водопровод | | 11611 |
| Электрокабель | 410/С-19277 | 11806 |
| Мошение | | 11609 |
| Ограждение. Ворота. Калитка | | 11610 |
| Административное здание, площадь 125,9 кв. м | 410/С-20625 | 11608 |
| Объекты озеленения | | 11800 |
| Объекты озеленения | | 11801 |
| Объекты озеленения | | 11802 |
| кадастровый номер 420850100001006261, площадь 1,9309 га | | |
| Гродненская область, Волковысский район, г. Волковыск, ул. Жолудева, д. 76 | | |
| Начальная цена | 1 325 240 000 белорусских рублей без учета НДС | |
| Сумма задатка | 130 000 000 белорусских рублей | |

№3

| №3 | №3 | №3 |
|---|---|-------|
| Сторожка, площадь 16,9 кв. м | 451/С-11478 | 11998 |
| Склад тары, площадь 842,1 кв.м | | 11645 |
| Мастерская | 451/С-3331 | 12011 |
| Склад | | 12012 |
| Навес | | 12013 |
| Склад с мастерской, площадь 228,4 кв. м | 451/С-3332 | 11646 |
| Пристройка | | 12014 |
| Мастерская. Гараж | | 12015 |
| Контра с котельной, площадь 138,6 кв. м | 451/С-3333 | 11651 |
| Забор площадью 710 кв. м | | 11999 |
| Металлические ворота | | 12000 |
| Зеленые насаждения | | 11809 |
| Зеленые насаждения | | 11810 |
| Электрическая сеть | | 11808 |
| кадастровый номер 422356300002000209, площадь 1,0927 га | | |
| Гродненская область, Дятловский район, гт Новельня, ул. Железнодорожная, д. 7а. | | |
| Начальная цена | 186 980 000 белорусских рублей без учета НДС | |
| Сумма задатка | 18 000 000 белорусских рублей | |
| Сведения об обременениях | договор аренды от 01.04.2010 (арендуемая площадь 42,9 кв.м) | |

№4

| №4 | №4 | №4 |
|---|---|-------|
| Трансформатор силовой ТМ-100/10 кВТ | | 11723 |
| Бункер | | 11641 |
| Электрошкаф | | 11625 |
| Одноэтажное кирпичное здание склада хранения тары, площадь 799,5 кв. м | 412/С-12605 | 11618 |
| Котельня | | 11614 |
| Дымовая труба | | 11991 |
| Трансформаторная подстанция | | 11617 |
| Воздушная линия | 412/С-12606 | 11990 |
| Кабельная линия | | 11996 |
| Кабельная линия | | 11997 |
| Кабельная линия | | 11989 |
| Одноэтажное кирпичное здание шека, площадь 446,5 кв. м | | 11615 |
| уборная | | 11988 |
| Сарай | | 12017 |
| Сарай | | 11993 |
| Сарай | | 11994 |
| Сарай | | 11995 |
| Пристройка | | 12016 |
| Навес | | 11987 |
| Котельня с дымовой трубой | 412/С-12607 | 11992 |
| Водопровод | | 11623 |
| Забор | | 11982 |
| Забор | | 11983 |
| Забор | | 11986 |
| Забор | | 11622 |
| Ворота | | 11984 |
| Ворота | | 11985 |
| Мошение | | 11621 |
| Одноэтажное дощатое административное здание, площадь 102 кв. м | 412/С-12608 | 11620 |
| Объекты озеленения | | 11803 |
| Объекты озеленения | | 11804 |
| Объекты озеленения | | 11805 |
| Объекты озеленения | | 11807 |
| кадастровый номер 424050100012000004, площадь 0,5700 га | | |
| кадастровый номер 424050100013000004, площадь 0,7100 га | | |
| Гродненская область, Мостовский район, г. Мосты, ул. Занеманская, д. 54 | | |
| Начальная цена | 890 659 000 белорусских рублей без учета НДС | |
| Сумма задатка | 89 000 000 белорусских рублей | |
| Сведения об обременениях | договор аренды от 01.04.2009 (арендуемая площадь 12,3 кв. м); договор аренды от 20.02.2009 (арендуемая площадь 305,6 кв. м, 21,0 кв. м) договор аренды от 01.04.2006 (арендуемая площадь 189 кв. м) | |

Участие в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие организатору аукциона следующие документы: заявление на участие в аукционе; заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона; заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную банком копию платежного поручения, подтверждающего внесение задатка; а также иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости» № 3012024570010 в филиале ОАО «БПС-Банк» по Минской области, г. Минск, код 153001331, УНП 190398583.

Заявитель, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит задаток в размере, установленном для лота с наибольшей начальной ценой.

Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую цену за продаваемое имущество. Процедура проведения торгов наведена по порядку проведения аукциона.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) подписывается в течение 10 календарных дней с даты проведения аукциона.

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется в течение срока, указанного в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.

Аукцион состоится 13 сентября 2010 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукциона. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются с 13.08.2010 по 10.09.2010 включительно в рабочие дни с 09.00 до 18.00 (в пятницу — до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: (017)2274836 — УП «Минский городской центр недвижимости» (ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск); (017)2783535, ОАО «ТД «Белресурсы» (ул. Казинца, 2, 220099, г. Минск).

Бабуля-абярэг на вясковых палетках

Недалёка ад вёскі Дзеравінчыцы на палетках сельскай гаспадаркі «Пераможа» Слонімскага раёна з'явілася вось такая прыгажуня-бабуля з салянымі цюцю.

«Гэта наша абярэг», — сказалі журналісту галоўны аграном гаспадаркі Святлана Свістоўнава і намеснік па ідэалагічнай рабоце дырэктара РВСП «Пераможа» Алена Коршун, якія прыдумалі гэтую вясковую прыгажуню.



У наступным годзе на палетках гаспадаркі плануецца ўстанавіць яшчэ дзеда ў салянымі капелюшцы, каб бабуля-абярэг не сумавала адна ў полі.

Саргей ЧЫГРЫН. Фота аўтара.

Абзац

Горадам кветкавых фантазій стане 15 жніўня Жалудок Шчучынскага раёна. Тут пройдзе яркі і маляўнічы «Фестываль кветак». Лейтэматым фестывалю выбрана рамантычная тэматыка, тама любві і адданасці. Яе будзе ўвасабляць конкурс кветкавых кампазіцый «Люблю цябе ...» і букетаў «Кветкі ў падарунак». Асаблівы каларыт свята нададзе дэфіле ў касцюмах «Кветкавыя фантазіі».

Галоўным уаўраўненнем па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі МУС спынена спроба пастаўкі з Расіі ўстарэлай і незапатрабаванай турбіны для Віцебскай ЦЭЦ. Прадужылена прычыненне ўроўню дзяржаве на суму больш як Вр10 млрд. У расійскай кампаніі збыліся набыты незапатрабаваную ў Расіі турбіну, вырабленую ў 1996 годзе. Больш за тое, цана на турбіну была завышана ў 3,5 раза.

Мінгарсавет зацвердзіў праграму па будаўніцтве і капітальным рамонтзе лазняў і лазнева-аздараўчых комплексаў, у адпаведнасці з якой заплаванана пабудоваць у найбліжэйшыя гады 11 новых лазняў. Ужо пачата ўвядзенне лазні ў мікрараёне Шабаны.

Пакары ў Бранскай вобласці не прывялі да змены радыяцыйнага становішча ў Беларусі, заявілі ў Рэспубліканскім цэнтры радыяцыйнага кантролю і маніторынгу навакольнага асяроддзя Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Беларусі.

3 2011 года турэцкай гатэлі групы «Rixos» збіраюцца адмовіцца ад выкарыстання сістэмы «усё ўключана». Хутчэй за ўсё, з 2011 года ў Турцыі пойдзе працэс адмовы 5-зоркавых і сеткавых гатэляў ад сістэмы «усё ўключана». Але не сеткавыя 4- і 3-зоркавыя гасцінцы наўрад ці рушаць услед за імі, паколькі іх прыбытак моцна залежыць ад «прыкормленых» all-inclusive турыстаў. Акрамя звычайных турыстаў за «усё» адзін раз, паўстае пытанне адсутнасці ў Турцыі неабходнай інфраструктуры для абслугоўвання турыстаў.

У Мінску ў гарадскім цэнтры вакцынапрафілактыкі пачалі праводзіць прышчэпкі супраць ветраной воспы дзецям і дарослым, якія адносяцца да груп рызыкі. Для абароны такіх людзей закупленая вакцына для папярэджання ветраной воспы «Варыльрыкс» (Бельгія).

Дзель службовяя асобы адміністрацыі Цэнтральнага раёна сталіцы арыштаваны ў Мінску па падазрэнні ў здзяйсненні карупцыйнага злачынства. У дачыненні да іх завездзена кртымінальная справа за атрыманне хабару. Хабар быў звязаны з заключэннем дамовы на долевае будаўніцтва жылля.

Мэр Масквы Юрый Лужкоў прапануе заканадаўча ўстанавіць, што зямля на могілках даецца толькі ў часовае карыстанне — да тую, пакуль магілу даглядаюць. Месцы на маскоўскіх могілках даўно сталі «дэфіцытным» таварам, асабліва калі гаворка ідзе аб старадаўніх могілках. У горадзе усё часта закінутыя магілы перадаюць пад новыя пахаванні, прычым не заўсёды афіцыйна.

Поўны абзац

На пашах у сёлах Адэскай вобласці каровы пачалі раздзімацца, а праз некалькі гадзін лопатца як паветраныя шарыкі. Мясцовыя жыхары вінавацяць ва ўсім паўку, а ветэрынары дзіўня смерці кароў тлумачаць проста: трэба менш есці. Па меркаванні ветэрынараў, гэты дзіягназ завецца тымпанам страўніка. А каб прадухіліць гэтую хваробу, трэба сачыць за каровамі, каб яны не ад'ядаліся.

Аўстраліец зрабіў буйную стаўку на перамогу на парламенцкіх выбарах Лейбарыскай партыі, якую ўзначальвае цяперашні прэм'ер-міністр краіны Джудзія Глард. Ігрок паставіў на партыю кіраўніца ўрада 200 тысяч аўстралійскіх долараў. Букмекеры адзначылі, што «звычайна людзі, якія робяць такія велізарныя стаўкі, не памыляюцца».

У Данецку з'явілася папярэджанні аб бульбяной палачы-бактэрыі, якая з-за высокай тэмпературы ператварае хлеб у атруты. Бульбяная палачка ёсць усюды, яна асядае на збожжы, разам са збожжам трапляе ў мукі. Пры выплечы бульбяная палачка не гіне, яна не баіцца высокай тэмпературы. Спрыяльныя ўмовы для гэтай бактэрыі — тэмпература +35 і поліэтыленавая ўпакоўка. Для таго, каб хлеб не «захварэў», навукоўцы раяць захоўваць яго ў халадзільніку. Падчас сваёй жыццядзейнасці хлебная палачка вырабляе таксічныя рэчывы, і гэтыя рэчывы могуць негатыўна ўплываць на арганізм чалавека.

У маскоўскіх фірмах, якія прапануюць паслугі таксі, ва ўмовах анамальнага спякоты сталі браць дадатковую плату за машыны з кандыцыянерам. У некалькіх такіх фірмах заявілі, што кандыцыянеры ёсць не ва ўсіх таксі, і калі пасажыр хоча быць уцешчаны ў яго наяўнасці, давядзецца даплаціць 100 рублёў.

У Кіеве пачалі здаваць людзей напракат. Зараз ва ўкраінскай сталіцы ў арэнду можна ўзяць жаніха, дзіця для прагулкі ў парку, сяброўку на час шопінгу або партнёра для картанай гульні. Уззяць чалавека ў часовае карыстанне можна прыкладна за 100 грыўнуў (каля 80000 беларускіх рублёў) у гадзіну.



Паводле паведамленняў карэспанданта

3 нагоды

Ад страхоўкі і да тэлеmedыцыны

У найбліжэйшы час павінен з'явіцца праект новай канцэпцыі сацыяльнага развіцця Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі на 2011—2015 гады. Канцэпцыя вызначыць асноўныя напрамкі супрацоўніцтва дзвюх краін, на падставе чаго будучь распрацаваныя канкрэтныя сумесныя сацыяльныя праграмы. Між тым, што гэта за напрамкі — пытанне асобнае. І каб адказаць на яго, карэспандэнт «Звязды» сустрэўся з загадчыкам аддзела развіцця сістэмы страхавання і сацыяльнай дапамогі Навукова-даследчага інстытута працы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Ірыны КУРАПАЦЕНКАВАЙ.

— Штогод сотні тысяч беларусаў з рознымі мэтай наведваюць Расію і адначасова не менш колькасць расійян прыязджае ў Беларусь. Таму зразумела, што тэма ўзаемных сацыяльных гарантый заўсёды была актуальнай. Што ўдалося зрабіць у гэтым плане за апошні час? І якія тут застаюцца пытанні?

— Для пачатку варта заўважыць: зроблена сапраўды шмат. У прыватнасці, Беларусь і Расія ўзаемна прызнаюць дыпломы аб адукацыі і прафесійную кваліфікацыю, грамадзяне дзвюх краін маюць роўныя працоўныя гарантыі, гарантыю на атрыманне медыцынскай дапамогі, у нас аднолькавы падыходы да аказання адраснай сацыяльнай падтрымкі. Варта таксама нагадаць: заключаны пагадненні, якія дазваляюць грамадзянам нашай краіны да 30 дзён знаходзіцца на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі без рэгістрацыі. Урэшце, нельга не ўзгадаць дзвубаковае пагадненне аб супрацоўніцтве ў галіне сацыяльнага забеспячэння. У тым ліку гэтым пагадненнем урэгуляваныя пытанні выплаты дапамог у выпадку працоўнага зняважэння на вытворчасці ці прафзахавання падчас працы беларусаў у Расіі і расійян у Беларусі, а таксама пытанні прызначэння пенсій — тут вызначаны прынцып узаемазалежнасці, іншак кажучы, кожная з краін можа прызначыць пенсію за стаж, які напрацаваны на яе тэрыторыі.

І разам з тым, не скажэ, што адрозненні існуюць. Скажам, у Беларусі пытанні аплаты працы ў большай ступені «завязаныя» на Адаўнай тэрыторыі сетцы — у Расіі дзейнічаюць галіновыя сістэмы аплаты. Застаюцца «нестыкоўкі» ў медыцыне: у Расіі ўведзена абавязковае медстрахаванне, тады як у Беларусі — не. Ёсць адрозненні і ў падыходах да фарміравання пенсійных правоў: калі Беларусь мае выключна «размеркавальную» пенсійную сістэму, то ў Расіі размер-

кавальная мадэль спалучаецца з накупляльнай. — Ці азначае гэта, што найбліжэйшым часам у рамках Саюзнай дзяржавы Беларусь таксама можа пайсці шляхам той жа страхавой медыцыны і пенсійных накуплянняў? — Гэтыя пытанні не разглядаюцца. Тым не менш відэачасу ў Беларусі і Расіі ёсць шмат іншых напрамкаў збліжэння ў сацыяльнай сферы — гаворка ідзе аб сацыяльна-працоўных адносінах, фарміраванні агульнага рынку працы, аховы здароўя, сацыяльнай дапамогі, спорце і турызме, моладзевым супрацоўніцтвам, аховы навакольнага асяроддзя.

Няма сумненняў: той жа агульны рынак працы адпавядае інтарэсам абедзвюх краін. І ў гэтым плане важна ўзаемадзейнічаць па кравымым забеспячэнні эканомік, па збалансаванні попыту і прапановы з улікам кірункаў развіцця гаспадаркаў Беларусі і Расіі, па забеспячэнні свабоднага перамяшчэння працоўнай сілы ў рамках Саюзнай дзяржавы, па абароне нацыянальных рынкуў ад нелегальнай працоўнай міграцыі.

Агульныя «крюкі сударанання» ў галіне медыцыны — забеспячэнне паўночнай работы адзінай сістэмы першааннай меддапамогі, зніжэнне захваральнасці і смартонасці за кошт мерапрыемстваў па фарміраванні здаровага ладу жыцця, распрацоўка сучасных медыцынскіх тэхналогій, новай медтэхнікі і лекаў, медыцынскае страхаванне грамадзян, якія знаходзяцца на тэрыторыі другой краіны Саюзнай дзяржавы, развіццё тэлеmedыцыны. А па сапраўдному цікавы момант у галіне сацыяльнага абслугоўвання — укараненне дагаворных формаў. Скажам, у Расіі існуе практыка дзяржаўнага сацыяльнага заказу — падтрымкі грамадскіх некамерцыйных арганізацый, якія аказваюць тым або іншым сацыяльныя паслугі. У Беларусі падобнай практыкі пакуль няма.

Дарчы, усе гэтыя, а таксама многія іншыя перспектывыя напрамкі ўзаемагна супрацоўніцтва і «закладваюцца» ў новую канцэпцыю сацыяльнага развіцця Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі на 2011—2015 гады. З даволі пэўнай мэтай — каб надалей распрацаваць па кожным кірунку канкрэтныя сумесныя саюзнаыя мерапрыемствы і праграмы.

— Між тым, калі будзе прынята канцэпцыя? — Яе праект павінен быць дапрацаваны ў жніўні, у верасні гэты праект разгледзіць спецыяльная рабочая група пры Пастаянным камітэце Саюзнай дзяржавы, пасля чаго пазіцыі будучь узгодненыя і канцэпцыя будзе гатовая да зацвярджэння.

Сяргей ГРЫБ.

Сядзелкі будучь працаваць паўсюль

У найбліжэйшы час у Беларусі плануецца павялічыць колькасць і палепшыць якасць сацыяльных паслуг насельніцтву — пра гэта ў гутарцы з карэспандэнтам «Звязды» паведаміла намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Валяціна КАРАЛЁВА.

Варта нагадаць, што дзяржаўны стандарт па сацыяльным абслугоўванні быў выкананы яшчэ ў 2004 годзе — з таго часу ва ўсіх адміністрацыйных раёнах краіны працуюць тэрытарыяльныя цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. Пры гэтым, зазначыла Валяціна Каралёва, напрамкі дзейнасці цэнтраў будучь пашырацца. У прыватнасці, найбліжэйшым часам стаць задача распаўсюдзіць па ўсёй Беларусі праект забеспячэння паслугамі сядзелкаў па агульнадаступных цэнах, а таксама павялічыць колькасць пенсіянераў і інвалідаў, якія атрымліваюць сацыяльныя паслугі дома, да 90 тысяч чалавек. «Паралельна ў аддзяленнях дзённага знаходжання дзя-

інвалідаў тэрытарыяльных цэнтраў працягнецца актыўная работа па стварэнні гуртоў, клубаў па інтарэсах і працоўных майстэрняў, — адзначыла Валяціна Каралёва. — Усё гэта будзе спрыяць адаптацыі маладых людзей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця».

Апроч таго, чакецца, што да канца 2015 года ў Беларусі будзе працаваць прынамсі 70 мабільных брыгад, якія займаюцца аказаннем сацыяльных паслуг непразодольным грамадзянам у рэгіёнах. І зноў жа да 2015 года плануецца ліквідаваць зчэрп на пасяленні ў дамы-інтэрнаты — для гэтага ў стацыянарныя ўстановы ўданы спартбюджы стварыць 1,6 тыс. дадатковых месцаў. Пры гэтым, заўважыла Валяціна Каралёва, у Беларусі будучь адчыняцца сацыяльныя ўстановы новага тыпу — невялікія дамы-інтэрнаты і павышанай камфортнасці, якія ў тым ліку стануць забяспечваць паслугамі на платнай аснове.

Сяргей ГРЫБ.

Будоўля ў Лепелі



ПАНДЭМІЧНЫ ВІРУС ГРЫПУ СТАЎ СЕЗОННЫМ

Кіраўнік Суветнай арганізацыі аховы здароўя Маргарэт Чэн афіцыйна абвясціла аб завяршэнні пандэміі грыпу.

— Зараз мы ўступаем у пасляпандэмічны перыяд, — падкрэсліла Маргарэт Чэн. — Да такога меркавання прыйшлі члены Камітэта па надзвычайнай сітуацыі. — Новы вірус H1N1 у значнай ступені завяршыў цыкл свайго развіцця, аднак гэта не азначае, што ён цалкам знік. Мы чакам, што вірус будзе паводзіць сябе як вірус сезоннага грыпу і працягваць цыркуляваць на працягу яшчэ некалькіх бліжэйшых гадоў. У некалькіх рэгіёнах ад 20 да 40 працэнтаў іх жыхароў былі інфіцыраваны вірусам H1N1, таму ў насельніцтва будзь створаны пэўны ўзровень ахоўнага імунітэту.

— Усе пандэміі могуць прыпадасці стэрпыцца, — упэўнена Маргарэт Чэн. — Дзвюх падобных пандэміяў яшчэ не было. Развіццё апошняй пандэміі аказалася больш спрыяльным, чым чакалася. На гэты раз нам проста пашанцавала. Падчас пандэміі не адбылося мутацый віруса ў больш лятальную форму, а супрацьгрыпознага вакцына праддасцьвала выдатны характарыстыкі.

Надзея НІКАЛАЕВА.

Кватэрнае пытанне

Не кажы «гоц...»

Мы з сям'ёй жывём у інтэрнаце, 6 гадоў стаім на кватэрным уліку. Колькі яшчэ там быць, невядома, таму сабраліся з сіламі і вырашылі будаваць самі. У выкананне выдзелілі ўчастак і сказалі, што нас здымаюць з уліку, чаго вельмі не хачеліся б, бо хто ведае, які будучь рухацца і наша будоўля, і наша чарга? Ці правільнае, ці законнае такое рашэнне?

А.М., Мінскі раён.

Дзейнае заканадаўства ўтрымлівае канкрэтны пералік падстаў для зняцця грамадзян з уліку з патрэбай у паліяшэнні жылльвых умоў. Так, у адпаведнасці з пунктам 31 Палажэння аб парадку ўліку грамадзян, якія маюць патрэбу ў паліяшэнні жылльвых умоў, прадстаўленя жылльых памішканняў дзяржаўнага жылльвага фонду (зацверджана Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 29 лістапада 2005 года № 565), грамадзяне здымаюцца з уліку з патрэбай у паліяшэнні жылльвых умоў, у прыватнасці, у выпадку паліяшэння жылльвых умоў, калі ў выніку гэтага адпалі падставы для прызначэння іх як грамадзян, якія маюць патрэбу ў паліяшэнні жылльвых умоў.

Зняццэ з такога ўліку можа мець месца і пры падчы грамадзянінам у мясцовыя выканаўчы і распарадчы орган заявы аб зняцці з уліку з патрэбай у паліяшэнні жылльвых умоў, падпісанай ім і поўнаадамовым членамі яго сям'і, якія сумесна стацяць на ўліку з патрэбай у паліяшэнні жылльвых умоў.

Напрыклад, згодна з падпунктам 1.6-1 Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 14 красавіка 2000 года № 185, грамадзянін, якія ажыццяўляюць будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылльых памішканняў агульнай плошчай менш за 15 кв. метраў на аднаго чалавека, ільготны крэдыт выдаецца пры ўмове добраахвотнага волевыўручэння гэтых грамадзян і членаў іх сям'яў, уключаных у спісы на атрыманне ільготных крэдытаў, на зняццэ з уліку з патрэбай у паліяшэнні жылльвых умоў.

Такім чынам, паколькі дзейнае заканадаўства не ўтрымлівае нормы аб зняцці з кватэрнага ўліку грамадзян у выпадку выдзялення ім жылльвага ўчастка для будаўніцтва індыўдуальнага дома, прыняццэ падобнага рашэння будзе неправамерным.

Віктар САВІЦКІ.

БЕЛАРУСКАМОЎНЫ ГІМН СТАРАЖЫТНАГА ВІЦЕБСКА

ВІЦЕБСКІ гарвыканкам абвясціў конкурс на стварэнне беларускамоўнага тэксту і музыкі гімна горада.

Цікава, што ад аўтараў патрабуецца не толькі прадэманстраваць у сваіх конкурсных творах высокі мастацкі ўзровень, паэтычнасць, але яшчэ

і адностраваць гісторыка-культурную адметнасць Віцебска ў кантэксце развіцця Беларусі.

У адкрытым конкурсе могуць браць удзел усе ахвотныя. Вынікі плануецца падвесці да канца сёлетняга кастрычніка.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Прыдарожны сэрвіс прасіць не рыбу, а вуду, каб самому налавіць рыбы

Павел БЕРАСЧЭЎ

З прапановамі палепшыць умовы для стварэння і ажыццяўлення бізнесу ў галіне грамадскага харчавання і прыдарожнага сэрвісу звярнуўся Мінскі сталічны саюз прадпрымальнікаў і працадаўцаў. Па меркаванні бізнес-супольнасці, гэтыя напрамкі бізнесу з'яўляюцца перспектывнымі, аднак у апошні час тут адзначаецца істотнае запусканне ў развіцці.

Каб стварыць умовы для паскоранага развіцця прыдарожнага сэрвісу, ГА «МССПІП» у сваім звароце прапануе вырашыць 12 асноўных пытанняў, накіраваўшы на павелічэнне выручкі і зніжэнне выдаткаў для рызык у гэтым відзе бізнесу: адмяніць лімітавыя націнкі ў аб'ектах грамадскага харчавання другой націнчанай катэгорыі, замяніць існуючую сістэму прысваення націнчанай катэгорыі (замяніць на добраахвотную, якой бы займалася спецыяльная галіновыя асацыяцыя), адмяніць мінімальныя асартыментныя пералікі, спрасціць бухгалтарскі ўлік і дакументааборат (а таксама стварыць адпаведную працоўную групу пры Саўміне), павялічыць суму лімітавай выручкі для прадпрыемстваў, што прымяняюць спрощчаную сістэму падаткаабкладання без выплаты ПДВ, да 2 мільярдаў за год, спрасціць працэдурны пры закуцы сыравіны ў фізічных асобаў, фермерскіх гаспадарак і ПП за наўны разлік, прыраўняць умовы дзейнасці і льготы аб'ектаў прыдарожнага сэрвісу да ўмоў дзейнасці суб'ектаў гаспадарання ў сельскай мясцовасці, забараніць супрацоўнікам ДАІ ажыццяўляць праверкі на дарогах бліжэй за 150 метраў ад аб'екта прыдарожнага сэрвісу, дазволіць здаваць выручку ў банк паводле свайго меркавання, стварыць умовы для продажу суб'ектам малага прадпрымальніцтва памішканням па астатковым кошце, калі яны арандуецца іх у дзяржаву болей за 5 гадоў, прадугледзець удзел дзяржавы ў будаўніцтве новых аб'ектаў прыдарожнага сэрвісу ў частцы абсталявання пляцоўкі агульнага карыстання і падвяжэння электрычнасці, спрасціць саітарныя правілы для аб'ектаў грамадскага харчавання, у тым ліку і прыдарожных з улікам іх спецыфікі.

Паколькі рэалізацыя гэтых мераў прыняццэ аднаго нейкага нарматыўнага дакумента не можа быць рэалізавана, то для распацоўкі цялага пакета мераў бізнес-супольнасць прапануе стварыць спецыяльную працоўную групу. Пра тое, як дагтуль развіваўся прыдарожны сэрвіс у нашай краіне і чым выклікана неабходнасць змянуа ў гэтай сферы, наша газета пагутарыла з Віктарам МАРГЕЛАВІЧЫМ, першым віцэ-старшынёй ГА «МССПІП», у якога, дарчы, ёсць некалькі прыдарожных кавярняў. — 1992 года я сярэд першых, хто ступіў на гэту дарогу. Асноўнымі інвестыцыямі былі дэкрэтныя грошы маёй жонкі, бо я шмат тады не зарабіў, а крэдыты ў тым часе ўзяць было немагчыма. Магу сказаць, што прыдарожны сэрвіс быў не горшы за найбольш перспектывныя напрамкі бізнесу ў пачатку 90-х гадоў. Напрыклад, праз месяц пасля адкрыцця, а тады таксама вельмі спякотна лета было, мы за тыдзень прадавалі цэную фуру напоямі... Было нейкае ажыўленне, жывая творчасць, калі можна так сказаць. Так працягвалася да 1998 года, калі ударыў дэфолт. Гандаль паміж краінамі скараціўся, патак машын нават па афіцыйных звестках знізіўся ў 10 разоў і, адпаведна, ад гэтага падарпнеў прыдарожны сэрвіс. Цяпер гэты від бізнесу ў

эзна залежыць ад гэтага бізнесу. У нашай краіне робіцца цэлы шэраг дзейнаў стымуючыха характары, каб прыдарожны сэрвіс развіўся: гэта адпаведны дзяржпраграмы, цэлы шэраг ільгот. Але льготы перш за ўсё для тых, хто хоча пабудоваць новыя аб'екты — напрыклад, падатак на нерухомаасць плаціць не трэба, спрощчаная сістэма аддочу зямельнага ўчастка і гэтак далей. Але мы ўжо даўно кажам: лепшы інвестар той, хто ўжо на гэтай дарозе працуе. Бо калі не стварыць умовы для яго, а проста прыцягнуць новых, то гэта, шыра кажучы, падманам называецца: людзі інвестуюць у новыя аб'екты, а потым апынуцца ў тых жа самых умовах і не змогуць звесці канцы з канцамі. Таму сёння вельмі важна проста элементарна стварыць умовы для тых суб'ектаў прыдарожнага сэрвісу, якія ўжо працуюць, каб паказаць на прыкладзе, што гэта выгадна. І гэта будзе найлепшым стымулам, каб астатнія таксама пайшлі на дарогу. Зыходзячы з гэтага, і паколькі нам стала вядома, ад Міністрацыя Прэзідэнта сур'ёзна займаецца пытаннем па стварэнні рэальных умоў развіцця прыдарожнага сэрвісу ў краіне, мы сфармулявалі шэраг сваіх прапановаў. Зразумела, што можна яшчэ 40 пунктаў напісаць, але мы выбралі самыя важныя і сістэмныя.

— Віктар Ягравіч, вы кажаце пра досць нізкую рэнтабельнасць. Але ж тым не менш ёсць выгады, калі людзі пачынаюць з простага гатавання шаашкоў на ўзбаччы і развіліся ў прыдарожныя рэстараны з гатэльямі? — Так, выгады ёсць. Напрыклад, кавярня «Валяціна» за 30 кіламетраў ад Брэста. Вось гэтыя вынікі прыклад, калі сям'я з судзейнай вёскі, працаўнікі, вельмі таленавітыя людзі пачыналі сапраўды з вагончыка, а цяпер у іх вялізны комплекс стаіць. Але тут адыграла ролю ўнікальнае месца — на дарозе Брэст—Масква адрозна пасяўезд з Брэста на беразе возера, ну і вялізная праца, якую яны ўклаі. Але цяжкасці і ў іх былі: у свой час ім спачатку выдалі дазвол на будаўніцтва, а потым сказалі, што, маўляў, вы знадта блізка пабудаваліся ля возера і прыбрайце сваю кавярню ў іншае месца. Так што ім таксама прыйшлося пабегаць вельмі шмат, каб адстаяць свае правы.

— Дык калі такія выгады добрага развіцця прыдарожнага сэрвісу ёсць, то што замінае іншым так развівацца? — Я ж кажу, што трэба спалучэнне месца, дзе можна зняць выручку, і здольнасці гэта зрабіць. Груба кажучы, калі ты выйдзеш у чысты лес і пачнеш займацца прыдарожным сэрвісам, то ў цябе нуль шанцаў атрымаць прыбытак, нават калі ты маг і чараўнік. Да таго ж прыдарожны сэрвіс вельмі ўзаемазвязаны з развіццём грузаверавозак, перамяшчэннем людзей па дарогах. Калі гэтыя працэсы будучь развіваюцца, то і прыдарожны сэрвіс синхронна будзе развівацца, ну можа крыху хутчэй, але не на шмат.

— Раскажыце, як змяніліся ўмовы дзейня прыдарожнага сэрвісу з пачатку 90-х гадоў і да сёння? — З пункту гледжання кантролю дзяржавы, да 1995—1996 гадоў былі вельмі спрыяльныя ўмовы. Напрыклад, у 1992 годзе не было нават ліцэнзавання рознічнага гандлю і грамадскага харчавання — проста адчыняліся і працуа. А пасля 1996 года ўсё стала дастаткова жорстка — да 2001 года адны суцэльныя праверкі. Я памятаю,

сяджу ў кабінэце і адчуваю, што штосці не так. Аказалася, што гэта цэлых чатыры дні ў мяне не было праверак і я мог нарэшце займацца непасрэдна працай. Пасля 2001 года паступова пайшоў працэс нармалізацыі, адсячэнне залішняга дзяржаўнага рэгулявання, асабліва гэта стала адчувацца апошнія тры гады. Сёння вельмі шмат зрэблена ў плане дзяржаўнага рэгулявання, і галоўным абмяжвальным фактарам з'яўляецца сам рынак.

— Дык калі попыт знаходзіцца на нейкім пэўным узроўні, калі транспартныя патакі асабліва не растуць, то ці дапамогуць тым меры, якія прапануе бізнес-супольнасць? — У любой сітуацыі гэтыя меры дапамогуць. Бо гэта ўніверсальныя рэцэпты дапамогі суб'ектам гаспадарання: стварыць умовы для павелічэння даходнай часткі і памяншэння расходнай часткі і такім чынам павялічыць рэнтабельнасць. Зразумела, не за кошт бюджэту: бізнесу трэба даць не рыбу, а вуду, каб самому яе налавіць. Па сутнасці, нашы прапановы зводзяцца да зняцця непатрэбных адміністрацыйных бар'ераў, на якіх ніхто не заробляе. Ну што здарыцца, калі адзін ці два мільёны здадуцца ў банк на два дні пазней? Калі прадпрымальнік лічыць, што ў яго і так дастаткова сродкаў на рахунку, калі ён ведае, што ў кавярні дастаткова тавара, калі ён хоча сёння і заўтра зняцца закупама, то чаму яму нехта павінен указваць, што трэба здаць грошы ў банк? Ён гэта зробіць праз 3 дні і яму не трэба будзе матацца лішні раз за 100 кіламетраў па гэтыя грошы. Ці тым жа пытанні накіт ліцэнзавання — сёння ў рамках гэтай сістэмы нічога не кантралюецца, тым больш што і на праверкі забаронена хадзіць. Але адмену дзяржаўнага рэгулявання трэба змяняць самарэгуляваннем бізнесу. Калі мы гэтага не зробім, то чыноўнікі хутка зноў перакаюць, што без рэгулявання нельга, і ўсё вернецца назад. Таму вельмі важна змяніць механізм рэгулявання на самарэгуляванне, стварыць для гэтага адпаведную асацыяцыю. Ніхто не кажа, што асацыяцыя будзе хадзіць і проста грошы збіраць: вы заключыце дагавор з асацыяцыяй, прыходзіць эксперт на ваш аб'ект прыдарожнага сэрвісу і кажа — вось гэта і гэта ў цябе не зроблена, трэба выправіць. Я лічу, што гэта самы цывілізаваны спосаб, бо чыноўнікі, якім трэба выканаць план па штрафах, прыходзяць не з мэтай палепшыць твао дзейнасць, а ўзяць штраф.

Я мяркую, што прыдарожны сэрвіс і грамадскае харчаванне наогул могуць быць перспектывнымі формамі развіцця малага і сярэдняга бізнесу. Але для гэтага трэба мець не толькі адпаведны ўзровень жыцця, але і трохі іншы вобраз мыслення, паводзінаў. Я вельмі здзіўлены сітуацыі ў Бішкеку — там тысячы кавярняў дзейнічаюць вельмі паспяхова, хоць узровень жыцця непаруальна з нашым. Калі сталі разбірацца, то аказалася, што ў іх болей развіты малы і сярэдні бізнес, людзі болей эканамічны час, калі прыходзяць у кавярню, то адначасова вырашаюць і свае бізнес-пытанні. Такім чынам склаўся пэўна традыцыя, дзякуючы якой грамадскае харчаванне не вельмі развіта. Нам жа яшчэ трэба ствараць такія традыцыі, а яны звязаны з агульным развіццём малага і сярэдняга прадпрымальніцтва, што будзе спрыяць развіццю грамадскага харчавання і прыдарожнага сэрвісу ў тым ліку.

Прыляніцкі сельскі ісполнительный комитет Воложинского района Минской области (Продавец)

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже 5 (Пяти) земельных участков индивидуального жилищного строительства в следующих населенных пунктах:
Лот 1 — земельный участок № 1 в деревне Галимцы, площадь участка — 0,2036 га, кадастровый номер 622084602601000101, начальная цена 2 000 000 белорусских рублей;
Лот 2 — земельный участок № 2 в деревне Галимцы, площадь участка — 0,2269 га, кадастровый номер 622084602601000102, начальная цена 2 000 000 белорусских рублей;
Лот 1 — земельный участок № 1 в деревне Курдуны, площадь участка — 0,2500 га, кадастровый номер 622084604101000088, начальная цена 1 000 000 белорусских рублей;
Лот 2 — земельный участок № 2 в деревне Курдуны, площадь участка — 0,2500 га, кадастровый номер 622084604101000089, начальная цена 1 000 000 белорусских рублей;
Лот 2 — земельный участок № 2 в деревне Макашичи, площадь участка — 0,2246 га, кадастровый номер 622084604601000048, начальная цена 1 000 000 белорусских рублей.

Аукцион состоится 16 сентября 2010 года в 14.00. Целевое назначение земельных участков — строительство и обслуживание жилого дома. Продажа земельных участков производится гражданам Республики Беларусь, постоянно проживающим на территории республики или приравненным к постоянно проживающим в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь. Победитель аукциона обязан: в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за земельный участок, возместить расходы, связанные с подготовкой документации, необходимой для проведения аукциона. Задаток в размере 10% от начальной цены земельного участка перечислить на расчетный счет № 3800614130508 в ЦБУ № 605 г. Воложин филиала № 500 МОУ АСБ «Беларусобанк», код банка 601, г. Воложин, ул. Партизанская, 13, назначение платежа 04901, УНП 600059273, Прыляніцкі сельскі ісполнительный комитет.

Аукцион состоится 16 сентября 2010 года в 11.00 по адресу: деревня Прылянічкі, ул. Молодежная, дом 3, помещение Прыляніцкаго сельсполькома. Заявления на участие и необходимые документы принимаются до 15.09.2010 года до 17.00, начала аукциона по адресу: Д. Прылянічкі, ул. Молодежная, 3, кабинет управляющего делами.

Контактный телефон (8 01772) 31236, сайт в интернете: volozhin.gov.by

Лынтупский сельский исполнительный комитет 24 августа 2010 года

ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ АУКЦИОН

по продаже земельных участков с кадастровыми номерами:

участок № 1 — 224082803601000091 площадью 0,1951 га по адресу: Д. Войшкунь, ул. Центральная, дом 53, участок № 2 — 224082803601000092 площадью 0,1645 га по адресу: Д. Войшкунь, ул. Центральная, дом 55 в частную собственность для строительства и обслуживания жилых домов. Оба участка имеют ограничения в использовании в связи с их расположением в водоохранной зоне озера Болдук. Начальная цена продажи участка № 1 — 18 000 000 рублей, участка № 2 — 15 000 000 рублей. Подробная информация о предмете аукциона была размещена в объявлении, опубликованном в номере газеты «Звязда» от 13.05.2010 года № 91.

Контактные телефоны комиссии по проведению аукциона: 8 (02155) 4 31 80, 4 11 32.

УНП 300077196

Страховой полис ЗАО «Кентавр» по добровольному виду страхования серии КЕН № 0014871 (форма 2РН) считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Table with 2 columns: Номер лота, Наименование объекта, Начальная цена продажи, Местонахождение объекта, Условия аукциона, Сумма задатка, Расчетный счет, Условия оплаты, Срок заключения договора купли-продажи.

Аукцион состоится 21 сентября 2010 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Курчатова, 1, ком. 10. Организатор и продавец: УП «Унитехпром БГУ», г. Минск, ул. Курчатова, 1-10, тел. 2095926, 2120926, 2095840. Контактный телефон для справок 2095926. Заявления на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу г. Минск, ул. Курчатова, 1, ком. 10. Последний день приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 17 сентября 2010 года до 14.00. Заключительная регистрация участников аукциона 21 сентября с 10.00 до 11.00.

Управляющий КХ «Агросвет» (г. Смолевичи, УНН 690021910) 20 сентября 2010 года в 15.00

ІРАН: НА ВОСІ ДАБРА

На свае вочы

Адразу заўважу: пасля паездкі ў гэту цудоўную, абсалютна нестандартную і ў чымсьці таямнічую краіну, адчуў усю моц уздзеяння СМІ на ўласную свядомасць. Я і сам у сферы інфармацыі не навічок. З пэўнай доляй скепсісу стаўлюся да таго, што спрабуюць навізаць з экрана ці з дапамогай папулярных інтэрнэт-рэсурсаў. Асабліва недружалюбна настроеных да ісламскай рэспублікі... Але, як кажуць, усё ж «папаці пад уплыў». Безумоўна, я быў далёкі ад таго, каб быць на сённяшніх прасторах Старадаўняй Персі парозу ўсаму прагрэсіўнаму чалавецтву на чале са Злучанымі Штатамі... Аднак пэўна прадугавана да краіны, дзе жанчыны носяць хіджаб, а алкаголь забаронены нават у выглядзе піва, прысутнічала. Людзі чамусьці ўяўляліся вельмі закрытымі, ардаксыяльнымі і недружалюбнымі нават да цікавых замежнікаў з такімі, як у мяне, добрымі намерамі...



Нават баварскае піва тут з двума нулямі.

... Ты пэўна з глуду з'ехаў! — у адзін голас рагавалі знаёмыя на магчымасць паездкі. — Іх там васьмь бамбіць пачнуць, а ў цябе лінія жыцця на руцэ кароткая... Калі і далаціш, то абавязкова якую-небудзь экзатычную хваробу падхопіш ці нязвычайнай ежай атруцішся! — «падбадзёвалі» родныя. Глядзі, адзін па вуліцах не хадзі...

Ваганні былі. Гады з два таму падобная паездка менавіта ў Іран у мяне ўжо сарвалася. Краіна давала яшчэ адзін шанец на знаёмства. І не скарыстацца ім было проста злачыня!

Карацей, выглядаў я на фоне маіх знаёмых заўзятым аптымістам. Аказалася, што падарожжы з іншых краін, да паездкі ў Іран, уяўлялі сітуацыю яшчэ больш стрэска. Вось якія падсвядомыя тэмы напружэння паездкі накрылі аднаго расійскага падарожніка (напісаў на адным з форумуў — стыль і арфаграфія захаваны):

«Лицом к стене! Отвечай, сионистский свинья, зачем твоих приехав в наша страну?! Наводить ракеты хотите, американская шпийон?!» — брызжа слюной, бородаты иранский пограничник, расстёгивая кобур, подошёл ко мне вплотную. Со стены на эту чудовищную сцену ехидно взирал аятолла, прятаящийся умышку в бороду. Лязгнул затвор... Холодное дуло прижалось к моему лбу...

М-да... Интересно, а как дуло могло прижаться ко лбу, если я вроде как стою лицом к стене... Тогда что это такое холодное прижалось к моему лбу? А-а-а, это я маленько задремал и уткнулся головой в иллюминатор. Да, приснится же такое...

Смешно? Мне — вельмі! Але калі вы лічыце сабе больш прасунутымі і адукаванымі, прапануем невялічкі тэст. Паспрабуйце адказаць на некалькі ну вельмі простых пытанняў, а потым правярцець адказы зможце па ходу артыкула. Напрыклад:

1. На якім кантынентце знаходзіцца Іран?
2. Людзі якой нацыянальнасці пераважна жывуць на яго тэрыторыі?



Як на востраве, так і ў мацерыковым Іране паўсюдна мноства фантаў.

ЦЫБУЛЯ З ПРОШЧЫ



Гаспадары

Шмат гадоў Марыя Долгая жыве ў невялікай хатцы сярод лесу і балот, у месцы, якое ў Асіповіцкім раёне вядома пад назвай Проща. У яе хаце няма электрычнасці, але распрацаваны невялікі кавалек зямлі пад агарод, на якім рэлігійная жанчына атрымлівае неблагія ўраджай бульбы, буракоў, цыбулі і іншай агародніны, каб хапіла перазімаваць, дачкацца лета і новага ўраджая. Калісьці яна прыйшла ў гэты глухі лясны кут дапамагаць іншым жанчынам будаваць храм на месцы старога, спаленага ў 20-х гадах мінулага стагоддзя. І засталася тут назаўсёды. Марыя Аляксандраўна расказала, чаму гэтае месца лічыцца незвычайным і нават святым.

Некалі тут заблукалі сляпыя старцы і выпадкова натрапілі на крынічку, пачулі яе гоман. Папілі, памылі твары і раптам... убачылі на дрэве абразок. Гэта быў знак Божай Маці аб цудадзейнасці крынічнай вады. Сюды сталі ісці людзі — прасіць прабажання і Божай дапамогі. Месца набыло назву Проща.

У Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі знаходзяцца звесткі і пра царкву ў недалёкай вёсцы Карытнае, і пра невялікі храм у Прощы, і пра саму крыніцу. Гэта, і не толькі паслушкі падставою адродзіць Прощу як частку рэлігійнага жыцця.



пабаялася ўласнааручна ўзводзіць храм. Толькі не дабудавала — атэістычна настроеныя людзі таго часу не далі і крыніцу засыпалі. Толькі напрыканцы васьмідзясятых апантанай жанчыне і яе некалькім памочніцам далі дазвол на рэлігійную пабудову».

— Я прыйшла сюды, калі былі толькі сцены, дапамагала будаваць і завяршаць гэты прыкрыты храм, — паказвае Марыя на белакапальны царкву. — Сёння Прощу, на шчасце, ведаюць многія людзі ў нашай краіне. А я як напішаце ў газеце, яшчэ болей даведаюцца. І пра тое скажыце, што крынічная вада мае незвычайна ўласцівасці і многія вяртаюцца, каб расказаць, як вылучыліся з яе дапамогаю!

Цяпер нагляд за Прощаю ўзяло на сябе праваслаўнае сястрыцтва. А Марыя Аляксандраўна Долгая жыве адна. Яна — апошня з тых мужных жанчын-будайніц, якія верылі, што вернуць святыню з нябыту. І вярталі. Яе самотная хатка стаіць крыху асабняком, адным бокам туліцца да лесу, другім глядзіць на храм. У гэтыя дні ўсе, хто наведвае Прощу, абавязкова звяртаюць увагу на багатыя цыбульняныя вяязкі.

Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара. Асіповіцкі раён.



Гатэль названы ў імя вялікага персідскага цара Дарыя, пабудаваны і аздоблены ў стылі Персопаліса.



целі прадстаўнікі вельмі розных краін свету: ад кітайцаў і расіянаў да немцаў і амерыканцаў. Жанчыны рашуча павязалі хусткі, якія прыкрылі не толькі валасы, але і агоньныя плечы і шыю. Гэта абавязковая ўмова для ўсіх прадстаўніц прыгожага полу, наглядзчыца на грамадзянства. Служачы аэрапорту, які правяраў пашпарты, задаў колькі пытанняў на англійскай. З нашай групы хто змог — той адказаў. Астатнім дасталіся добразычлівае ўсмешка і пажаданні прыемнага знаходжання на незнамай мове. Прызнацца, такая сустрэча строгай краіны ісламскага свету крыху збянтэжыла, бо зусім не вязалася з тым, што ў нас у галаве ўяўленнямі. Пазней, падчас падарожжа па Іране, гэта пачуццё толькі развілася.

еся! Нарэшце паспешліва селі ў аўтобус, які рушыў да самалёта, і тут яго раптоўна тармозяць! Прычым, гэта пацукі супрацоўнікаў аэ-



Афганец Насор уцеў ад ваіны на радзіме, каб на востраве ў Індыйскім акіяне пасіць скаціну. Не горшае месца...

рапарта разуем, што з-за нас... Якое ж было наша здзіўленне, калі чалавек у форме, які ўскочыў у салон, працягнуў нам... 100 рублёвую беларускую купюру! Відаць, «зайцы» выпалі ў кагосьці з групы



Грэчаскі карабель, які сеў на мель больш як паўстагоддзя таму, — выбітнасць Кіша.



Першае пагружэнне выпускнікоў мясцовай школы дайвераў.



Тунэлі сярэднявечавага падземнага водаканала цягнуцца больш як на 10 кіламетраў.

ДАВЕДКА «ЗВЯЗДЫ»

Ісламская Рэспубліка Іран, дзяржава ў Заходняй Азіі. На поўначы мяжуе з Арменіяй, Азербайджанам і Туркменістанам, і абмываецца Каспійскім морам, на ўсходзе суседнічае з Афганістанам і Пакістанам, на захадзе — з Іракам і Турцыяй. На поўдні краіна валодае шырокім выхадом да Персідскага і Аманскага заліваў. Сталіца — Тэгеран. Насельніцтва — 69,1 млн чалавек. Гарадское насельніцтва: 59%, сельскае — 41%. Плошча — 1648 тыс. кв. км. Афіцыйная мова — персідская (фарсі). Дзяржаўная рэлігія — іслам шыіцкага толку. Грашовая адзінка — іранскі рыял.

у хіджабах, і мы трапляем у зусім іншы кліматычны пояс. А менавіта на адну з жамчужын Ірана — востраў Кіш. Знаходзіцца гэты каралёвы атол у заліве з красамойнай назвай — Персідскі. Таго самага акіна, дзе адзін з расійскіх палітыкаў дагэтуль марыць памыць боты. Да ісламскай рэвалюцыі ўсёй гэтай прыгажосцю мог любвацца толькі звергнуты шах. Сёння тут свабодная эканамічная зона, бязлізавая прастора і цэлая турыстычная індустрыя, якая ўвесь час пашыраецца і ўдасканальваецца. Пацёркава гатэль, у якім нам давялося пераначаваць, аформлены ў стылі Персопаліса — старадаўняга горада персаў. Прычым як архітэктура, яе размяшчэнне, так і ўнутранае аздабленне. Кошты адпаведныя, аднак адначасу, што амаль удвая танней, чым у гатэлі такога класа ў Маскве. Аднак для замежнікаў не шмат — не сезон. Тэмпература за 40 пры валодкай вільготнасці. Транспарту, краму і нават кірмашы без кандыдэнаў перапрашвае не існуе. Пляжы можна выбіраць на лобчы густ: ад стыхійных (дзе падшыў, там і купаюцца) да недарагіх, але выдатна абсталяваных пляжаў пляжамі гатэляў, і пляжаў для замежнікаў. Апошняе для Ірана — экзатыка. Рэч у тым, што жанчыны і мужчыны тут не могуць адпачываць на адным і тым жа пляжы. Па зразумелых прычынах. Вось і даводзіцца для замежных турыстаў будаваць асобныя за высокімі плятамі. Як распавялі нашы жанчыны, што адпачывалі на жаночым пляжы, сістэма кантролю і бяспекі там ледзь не як у першых асобаў дзяржавы...

Абарыгены вострава знешне крыху адрозніваюцца ад большасці персаў. Больш цёмныя і з іншымі рысамі твару. Асноўным заняткам яшчэ нядаўна была рыбная лоўля. Цяпер большасць працуе на турыстаў і на вытворчасці ў СЭЗ. Увогуле жыццё на востраве пачынаецца з захада сонца. Пакрысе гатэль да 10-11 напаяюцца шаматкія кавярні і рэстаранчыкі. Цяпер ўжо можна адносна камфортна размесціцца на адрэптых пляжках, аформленых з нацыянальным каларытам. Не падабаюцца ўсходнія дываны — калі ласка, побач цалкам еўрапейскай сталікі. Адначасу, што ў такі позні час наведвальнікі прыводзяць з сабою вельмі многа маленькіх дзяцей. Адпачываюць не толькі турысты, але і мясцовыя жыхары. Сем'ямі. Маладыя дзяткі заўсёды з нашымі сплікам канпаі, заўважыўшы еўрапейцаў, пачалі дэманстраваць сваю прасунутасць і незалежнасць — паліць і папраўляць і прыспускаць хіджаб і гэтыя толькі да таго часу, пакуль побач не з'явіліся больш сталыя жанчыны. Побач за каліямна размаўлялі за жыццё чацвёрта сям'ёў. Адзін з іх перыядычна нечакана засынаў, потым так жа раптоўна пачынаўся і зноў далучаўся да размовы. Прычым гэта

нікога не бянтэжыла — так, відаць, прынята. Рэстаран аказаўся на мясцовых мерках даволі дарагім, ежа смачнай, а абслугоўванне надзвычай хуткім і ветлівым. Уразіла электронная кніжка для занятковак у руках афіцыянта. Гэта побач з традыцыйнымі печамі, каменна-драўляным вясковым афармленнем і адзённым персаналу ў нацыянальным стылі! Прызнаюся, разлічваў пабачыць максімум шарыкавую ручку і на татнік...

Адметная рыса мясцовай кухні — выкарыстанне вялікай колькасці мяса. Разнастайнасці ў інгрэдыентах даволі мала, аднак уся ежа ў любым рэстаране вельмі свежая, усе стравы рыхтуюцца адмыслова адзінага механізма ў нашым разуменні! Падчас вандравак па востраве давалася пабачыць і змяловаў, і пачальроў, якія збіраюць мёд дзікіх пчол, і дайвераў. Пастух Насар распавёў пра сваю нялёгкаю

калькіх відаў. За амаль два дні і адну ноч на Кішы давалася пабачыць даволі многае, пагутарыць з рознымі людзьмі. Запаміналіся (бо сапраўды ўразіла) экскурсія на сярэднявечныя водны канал, які сваімі маштабамі нагадвае сучасныя метрапалітаны. Вада дастаўлялася на дзясяткі кіламетраў глыбока пад зямлёй па складаным інжынерным збудаванні. І ўсё гэта было пабудавана і функцыянавала без адзінага механізма ў нашым разуменні! Падчас вандравак па востраве давалася пабачыць і змяловаў, і пачальроў, якія збіраюць мёд дзікіх пчол, і дайвераў. Пастух Насар распавёў пра сваю нялёгкаю

кабач са зграі гэтых папуайчыкаў легка прадкажа вах лёс. Не гарантыя, што дакладна, але прыгожа і танна!

Кебаб з морапрадуктаў — проста фантастыка. Асноўны гарнір — рыс, папулярныя таксама смажаныя памідоры і іншая гародніна. Ужываюць таксама свежую цыбулю, прычым ледзь не з мясцовай прастаквавай (з дабаўленнем часнуку і, здаецца, кропу), разнастайную зеляніну, моркву, памідоры, чырвоны перац, радзей — бульбу, кукурузу. У якасці хлеба заўсёды падаецца свежы лаваш не-



Лябы са зграі гэтых папуайчыкаў легка прадкажа вах лёс. Не гарантыя, што дакладна, але прыгожа і танна!



Тунэлі сярэднявечавага падземнага водаканала цягнуцца больш як на 10 кіламетраў.



Іранцы вельмі любяць наведваць помнікі даўніны і святныя месцы. Побач са святным дрэвам.

калькіх відаў. За амаль два дні і адну ноч на Кішы давалася пабачыць даволі многае, пагутарыць з рознымі людзьмі. Запаміналіся (бо сапраўды ўразіла) экскурсія на сярэднявечныя водны канал, які сваімі маштабамі нагадвае сучасныя метрапалітаны. Вада дастаўлялася на дзясяткі кіламетраў глыбока пад зямлёй па складаным інжынерным збудаванні. І ўсё гэта было пабудавана і функцыянавала без адзінага механізма ў нашым разуменні! Падчас вандравак па востраве давалася пабачыць і змяловаў, і пачальроў, якія збіраюць мёд дзікіх пчол, і дайвераў. Пастух Насар распавёў пра сваю нялёгкаю



Лябы са зграі гэтых папуайчыкаў легка прадкажа вах лёс. Не гарантыя, што дакладна, але прыгожа і танна!

працу і несалодкі лёс, які вымусіў яго сям'ю пакінуць родны Афганістан. Уцякалі ад ваіны... Парадавала, што іранцы вельмі любяць сваю гісторыю, з задавальненнем наведваюць адметныя мясціны і помнікі даўніны. Прычым не толькі на Кішы...

(Працяг будзе.) Сяргей ПРОТАС. Фота аўтара.

Ну і ну!

СІКСТЫНСКАЯ КАПЭЛА Ў ФАРМАЦЕ 3D

Унікальны помнік мастацтва цяпер можна ўбачыць, не выходзячы з дому. Тэхналогія трохмернага вымярэння дазваляе дэтальна разглядаць кожную фрэску. Зрабіць гэта можна ў рэжыме рэальнага часу на афіцыйным сайце Апостальскай Сталіцы (http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html). Распрацоўкай 3D старонкі, як паведамляе каталіцкі партал catholic.by, займаліся студэнты і вучоныя з амерыканскага ўніверсітэта Пенсільванія. Спецыяльна для гэтай мэты ім дазволілі зрабіць дакладныя здымкі ватыканскага шэдэўра.

Сікстынская капэла (Cappella Sistina) была пабудавана на месцы былой «Вялікай капэлы» (Cappella Maggiore), дзе ў эпоху Сярэднявечча збіраўся папскі двор. Праект капэлы стварыў архітэктар Бачо Пантэллі, а пабудавана яна была ў 1473—1481 гг. архітэктарам Джорджэ дэ Дольны пад заказ Папы рымскага Сікста IV (адсюль і назва капэлы). Асвяцілі капэлу 15 жніўня 1483 года на святы Унебаўзяцця Дзевы Мары. Роспісамі сцен у 1481—1483 гадах займаўся Бацічэлі, Перуджына, Гірандаіа, Козіма Піттур'я і іншыя майстры. У 1508—1512 гадах на заказ Папы Юлія II звод з піонэрамі і распулбамі распісаў Мікеланджэла. З 1536 па 1541 г. славуць мастак працягнуў працу над алтарнай часткай сцяны — фрэскай «Страшны суд», якую даручыў зрабіць Папа Павел III. Першапачаткова капэла налічвала 16 фрэсак, да сёння іх захавалася толькі 12.

Ілья ЛАПАТО.

«ПЕКИНСКАЯ ЛАБАРАТОРЫЯ СФАБРЫКАВАЛА ДОКУМЕНТЫ»

Каб даказаць невінаватасць, спартсмены патрацілі паўмільёна долараў

АДВАКАТ з Вялікабрытаніі Майк Морган, які дапамагаў беларускім малабатоўшчыкам Івану Ціхану і Вадзіму Дэвятюўскаму даказаць у судзе іх невінаватасць, прыбыў у Мінск. На гэты раз — з прыемнай нагодой: уладзіць апошнія фармальнасці, у тым ліку расказаць журналістам, як удалося выйграць складаную і беспрэцэдэнтную справу супраць Міжнароднага алімпійскага камітэта.

Справа цягнулася без мала-га два гады і скончылася толькі ў сьветлітым чэрвоні. На канчатковае сьлуханне беларускі бок прадставіў 13 офісных скрынь, у кожнай з якіх знаходзілася па 4 тамы справы. — Калі мы пачыналі справу, не ўяўлялі, з чым дзевятдзеца сутыкнемся, у якія выдаткі гэта выльецца, — расказаў Вадзім Дэвятюўскі. — Спачатку мы меркавалі, што гэта будзе каштаваць 100—200 тысяч долараў, але ў выніку заплацілі паўмільёна долараў: справу зацягвалі, пераносілі, наш адвакат павінен быў адказваць на кожны запыт, нам прыходзілася прыцягваць экспертаў, а ўсё гэта выдаткі, — расказаў лёгкаатлет. — Мы пачыналі сваім грамадствам, на другім этапе, калі патрэбныя былі каласальныя грошы, нам дапамагла кампанія «Ітэра». Падтрымлівала нас і БФСА «Дынама»: нас не пазбавілі заробковых плат. У першыя дні, калі скандал быў у самым разгары, кіраўнікі дзяржавы прынялі нас разам з асістэнтамі алімпійскага і ўрачўмі ўзнагароды: мне было прысвоена званне заслужанага майстра спорту, а Івану ўручылі медаль за працоўныя дасягненні. Гэта было вельмі важная падтрымка, дзякуючы якой у нас хапіла сілаў давесці справу да канца, — расказаў Вадзім Дэвятюўскі.

Каб даказаць невінаватасць, спартсмены патрацілі паўмільёна долараў

кай, што складвалася ўражанне, быццам бы пробы ўзятыя ад двух розных людзей. Гэта яшчэ адзін доказ таго, што адбылася памылка ў працэдурі тэста. Пазней мы яшчэ даведваліся, што ў той час, калі лабарант апрацоўваў пробы Івана і Вадзіма, працавалі з аналізамі яшчэ аднаго спартсмена. І важна тое, што ад нас гэты факт хавалі да апошняга.

На мой погляд, любы з прыведзеных фактаў мог паставіць пад сумненне вынікі тэсту. Калі звесці іх разам, то дзіўна, чаму МАК так агрэсіўна абараняўся ў гэтай справе. Гэты пакет документаў быў адзіным доказам супраць спартсменаў...

Мы ведаем, што цяпер дзейнасць лэкавага лабараторыі раследуе Міжнароднае антыдапінгвае агенства. ВАДА імкнецца сабраць усе доказы па гэтай справе. І калі ўбачаць усе доказы, яны задудуць лабараторыі шмат непрыемных пытанняў...

Чаму так адбылося і што стаіць за падасоўкай вынікаў, пра якую намякаў Майк Морган, лэкавацкі расказаць не сталі — яно і зразумеваць: не зложылі — не злодзей. Самае галоўнае для іх тое, што справядлівасць узяла верх.

— 25 гадоў, якія я аздаў спорту, былі накіраваны на заваяванне алімпійскага медалю. 2 апошнія гады былі самымі складанымі ў маёй спартыўнай кар’еры. Зараз жыць з пачуццём вялікага задавальнення, у той жа час адчуваю вялікую стомленасць. Хочацца ўсё хутчэй забываць, — падзяліўся эмоцыямі Вадзім Дэвятюўскі.

— Заваяваць алімпійскі медаль двойчы — дарагое каштуе, — дадаў Іван Ціхан.

Алена АУЧЫННІКАВА.

Будні «Аховы» ТРЫЯТЛОН: АХОВА РЫХТУЕЦА ўзяць «АЛІМП»

ДНЯМІ ў Магілёве завяршыўся чэмпіянат Рэспублікі Беларусь па трыятлоне ў алімпійскім фармаце: плаванне на 1,5 км, затым 40-кіламетровая велогонка і бег на 10 км. У гэтым турніры ўзялі ўдзел 5 супрацоўнікаў Дэпартамента аховы, якія заваявалі чатыры медалі — два «золаты», «серабро» і «бронзу».



Фаварытам саборніцтваў правамерна стаў сяржант міліцыі Аляксандр Васілевіч з Партызанскага (г. Мінск) аддзела аховы — чэмпіён Рэспублікі Беларусь 2008—2009 га. на алімпійскай дыстанцыі. За 4 дні да выступлення ў Магілёве ён выступіў на Кубку Азіі ў казахскай горадзе Какчэтаве, дзе заняў трэцяе месца, уступіўшы ўсяго 30 секундаў чэмпіёну свету Дзмітрыю Гагу з Казахстана. Дарчы, паказаны Васілевічам вынік адпавядае нарматыўу Майстра спорту міжнароднага класа і істотна «узнімае» Аляксандра ў сусветным рэйтынгу трыятлістаў. Кубак Азіі паказаў, што Васілевіч знаходзіцца ў выдатнай форме і ён у трэці раз запар заваяваў званне чэмпіёна Рэспублікі Беларусь на алімпійскай дыстанцыі з вынікам у 1 гадзіну 55 хвілін 16 секундаў.

Прайграўшы фаварыту дзве з невялікімі хвілінамі, курсант вучэбна-га цэнтру Дэпартамента аховы радыва міліцыі Мікалай Ярмацік заняў трэцяе месца чэмпіяната. Тройка прызераў магла б скапіцца цалкам з «ахоўнікаў», калі б не тэхнічныя праблемы з веласіпедам у старшага лейтэнанта міліцыі Андрэя Куталоўскага з Упраўлення па ахове дыпламатычных прадстаўніцтваў і консульскіх устаноў замежных дзяржаў. Ён закончыў дыстанцыю заплыў другім пасля Васілевіча. Яшчэ адзін супрацоўнік аховы — Куталоўскі стаў чэмпіёнам Рэспублікі Беларусь у эстафетнай гонцы.

Безумоўны поспех «ахоўнікаў» з задавальненнем падзяляе іх настаўнік — супрацоўнік упраўлення кадраў Дэпартамента аховы маёр міліцыі Дзмітрый Талкачов. Сам Дзмітрый у мінулым — 13-разовы пераможца чэмпіянатаў Рэспублікі Беларусь па трыятлоне, першы ў краіне майстар спорту ў гэтым відзе спорту, ён жа калісьці быў першым прадстаўніком ад Беларусі на міжнароднай арэне. Сам трэнер лічыць так: «Трыятлон не вельмі вядомы ў нас у краіне, але за мяжой вельмі папулярны. Атлеты гэтага віду спорту называюць «ілон тэп» (жалезны чалавек — англ.). Спартсмены збіраюць тысячы ўдзельнікаў. Пакуль трыятлісты з Беларусі не ўдзельнічаюць у барэбачы за алімпійскія медалі. Але з кожным годам мы набліжаемся да запавятай мары».

На здымку: Чатыры медалі чэмпіянатаў Беларусі ў супрацоўнікаў Дэпартамента аховы. Злева направа: Аляксей Рыжкоў, Мікалай Ярмацік, Андрэй Куталоўскі, Аляксандр Васілевіч.

Аляксандр ГЕРАСІМАЎ, прэс-служба Дэпартамента аховы МУС.

Трапяткая даверлівасць інтанацыі. І за гэтым не толькі дзівочая шчырасць Валерыі Саротнік, а нешта больш значнае. Уменне зачараваць гэтай шчырасцю чытача, прымусіць верыць яе слову, зачараваць ім, падпарадкавацца лярчэнню ці элегічнаму настрою апавядальніцы. Валерыя Саротнік заўсёды піша цікава і адметна, больш, зразумела, пра сваё, дзівочае, але гэта ваб не толькі асабіста яе. Яно наладзіць і тым, хто любяць в. А гэта моладзь, студэнцкая маладоць самой Валерыі: роздум, інтэлект, духоўныя імкненні.

Віктар КАЗЬБКО.

Увесь свет афарбоўваўся ў саломаты, ружова-залацістыя колеры. Летам нават у вострым гадзіні вечара яшчэ светла. Я думала. Пра рознае. Пра цішы год ночы, якім абцае стаць мая другая жмена. Пра тое, дзела чаго я павінна зайці ў крану. Пра тое, што я ўвогуле такое, і які сэнс у маім існаванні. А яшчэ пра паліцу для рук, якую бацька абцяў сёння павесіць. Думкі мае перагортваліся, нібы старонкі, я вавалі перабіраў і, глядзеў у кожную, і свет рабіўся калюровым. Але ад усіх гэтых думак усё яшчэ было нявесела. Успомнілася размова з Санькам. Усё, што было пасля, палезла вонкі, выклікаючы новы прыступ самашкадавання. Але — стрымалася...

Працягваючы прыглядца да людзей навокал, я дайшла да кіназатра, падзівілася на сонечны водбліск на яго паліраваных срэбных сценах, што нагадвалі таўсаматыя бакі камісінга карабля, і нырнула ў лабірынт двароў не так ужо і далека ад майго дома. Тут усё было зялёнае. Дрэвы, бямонны, — зярыя і пушыстыя. Я ішла пад імі, задзірэчы голаў туды, дзе на сьмяне неба напалузда шэрага хмара. Разбіты асфальт пад нагамі скончыўся, і пачалася дарога з маленькіх плітак, што ўсоды цяпер ляжаць у горадзе. Моўчкі прыслухоўваючыся да ветру, я дайшла да свайго дома, нібы ў снё, нібы ў кісяй летняга вечара. Вечара, падобнага на сумную баладу... а хіба бываюць балады іншыя?

Вось я спускаюся з горкі ля дома і думаю: ці можна па маім твары зразумець, што ў маёй душы зазая? адчуваю, што забыла, чаму некая прыкра і куродыня на сэрцы. Ну і добра, думаю я. Потым успаміла, як яны пілі каву перад экзаменам, як здымалі рэкламу для заняткаў... і пра сбеб ўмяіаюся. І ўжо не здаецца, што адзінота блізка...

Дома я зноў думаю пра іншае. Бегаю туды-сюды, прыбіраю і стану — гарахай вады няма, лета ж. Увесь посуд непрыемна лікі, на ім, на мне, на сталі, усоды — тлушч. Агдыні і сілікі, нібы след смагажа...

А потым пачынаецца ноч. Я не сплю. На вуліцы цемра. Страшная. Але і прыгожая. Часам я нават люблю ноч. Зямлі пад’ёмнаецца туман. І толькі мой літар перамацае праста ў вакно так, што можна кніжкі чытаць. Ноч скардзіцца вярну і туману на яго, але нічога не можа зрабіць. І сярод цемрады квітне вялікая пляма сьвятла. А літар усё свецціць. І яму ніколі не страшна...

Крынічка «Цяпла тут з лесу невялічка Травой заросшая крынічка» Яўб КОЛАС.

Рубрыку вядзе Валянціна ШПІЛЕўСКАЯ, тэл. 285 88 81 № 28 (360)

Што і дзе пасадзіць...

Вы купілі ўчастак зямлі, збіраецеся будаваць дом, але пачуць ён будзе будавацца, можа вырасць сад, толькі што і дзе пасадзіць, каб лепш расло. Наша чытачка з Баранавічў па тэлефоне гаварыла менавіта пра гэта, пыталася, калі што садзіць у які час садзіць вішно, сліву, калі парэчкі. Чытачка выказала меркаванне, што многія ўпершыню маюць справу з зямлёй і ім таксама будзе цікава.

Калі ваш ўчастак мае з аднаго боку горку, а з другога ў яго нізін, майце на ўвазе, што зімой у нізкім месцы тэмпература бывае ў сярэднім на градусаў 6—7 ніжэйшая, чым на ўзвышшах. На гарыстым участку бывае менш снегу і вілгата, чым у нізіне, дзе снег растае пазней і зямля праграваецца таксама пазней, затое вятры ў нізінах слабейшыя. Такім чынам, практыка паказвае, што на нізкіх участках лепш за ўсё вырошчваць агадныя культуры, агародніну, а плодывыя дрэвы размясціць на ўзвышаных месцах.

Пачнём з традыцыйнай культуры ў садзе — яблыні. Як лічаць спецыялісты, у раёнах з умерана сухім надвор’ем, халоднымі начымаі не варта выкарыстоўваць для пасадкі яблынь паўднёвыя, паўднёва-заходнія і паўднёва-ўсходнія схілы з-за рэзкіх сутачных ваганьняў тэмпературы, што выклікае пашкоджанні дрэў сонечнымі апёкамі.

Грушы добра растуць на любых глебах, але больш падаюцца ім перагоньня і лёгкасуслыя, глеістых і часткаглістых тэра па забягаць. Груша больш цэпалаюбыва культура, чым яблыня, і патрабуе многа вольна і цяпла. Садзяць яе на абароненых ад ветру месцах, каб знізіць небяспеку зімовага падмярзання. Лепшыя участкі для пасадкі — схілы паўднёвага напрамку. Не прыдатныя замкнёныя катлавіны, дзе застаюцца халоднае паветра.

Для вішні лепшымі глебамаі з’яўляюцца суглінікі, лепш выбіраць для яе заходнія і паўднёва-заходнія схілы.

Для пасадкі плодывых на прысядзённых участках, як свеццаць спецыялісты, лепшы час — ранняя вясна: красавік і пачатак мая, а калі садзіць свой сад усевосень, то гэта неабходна зрабіць у кастрычніку (акрамя вішні, слівы, абрыкоса, якія садзяць вясной). Пасадка рана усевосень мае свае перавагі — дрэвы яшчэ да маразоў пастыпаюць прыжыцца і з надыходам цяпла вясной адразу кранаюцца ў рост. Грушы ў параўнанні з яблыняй вельмі адчувальна да замарзкаў, таму каб не здарылася пашкоджанні каранёў маразамі, неабходна першыя тры гады ўкрываць іх перагноём або апалымі лясціма.

Для агрэсту пажадана выбіраць месца з роўным рэльефам, абароненае ад халоднага ветру і з дастаткова ўрадлівай і вілготнай глебай.

Парэчкі любяць глебу вілготную, іх трэба высаджваць у месцах, дзе затрымліваецца і пазней растае снег. Вядома ж, сьвятло — лепшы сябар, бо ў ценю ягады атрымліваюцца дробнымі і кіслымі.

Дарчы, у канцы жніўня разнамажачы чырвоныя і белыя парэчкі адраўнелымі чаранкамаі даўжынёй 15—18 см з п’яццю-шасцю пушышчымі. Трэба, каб да зімы ў чаранках утварыліся хоць бы маленькія карэньчыкі. З чорнымі паранкамаі можна не спішацца — іх чаранкі можна высадзіць у канцы верасня — пачатку кастрычніка.

Лепшыя ўрадкі малаіна дае на ўчастках, размешчаных паблізу вадаёмаў, на лёгкіх суглінках і супясчаных глебах. Памятаеце, што нельга высаджваць малаіну ў замкнёных катлавінах, у месцах, з якіх няма адтоку халоднага паветра, дзе на працягу час застатываецца дажджавая вада.

Для садоных суніц (клубніц) лепшым месцам з’яўляюцца суглінікі і супясчаныя глебы, градкі, з якіх можна забяспечыць сцёк талых вод вясной і ў час дажджкоў летам. Калі на ўчастку няма паўднёвага схілу, дзе любяць расці суніцы, то яго неабходна стварыць. Можна нарэзаць грэбні вышыняй 20—25 см і шырынёй 90 см, з шырокім пакатым паўднёвым схілам 30—35 градусаў і крутым паўночным. На паўднёвым схіле зрабіце ямки і высадзіце суніцы. Вясной паўднёвыя схілы грэбняў хутка прасыхаюць і праграваюцца.

Слушныя парады

Многія садаводы асцерагаюцца, што калі яны зрэжучу секатара верхнюю частку крона кустоў чарнаплоднай рабрыні і глагу, то пацярпець будучы ўраджай. Між тым, гэтыя культуры пры пастаянным укароўчанні пладаносныя не горш (а часам нават лепш), чым пры свабодным росце. Затое іх нізкая густая крона служыць жывой агароджай, а з невысокіх кустоў ўрадкі дзімаць лягчы. Абрэзку лепш праводзіць раз у 2—3 гады, укароўваючы крону да вышыні 1,3—1,5 м. Кусты гэтых раслін настолькі зімастойкія, што яны не баяцца перазимовых абрэзкі.

Выбіраючы гатунак шышпыны, звяртаеце ўвагу не толькі на дэкарэтыўнасць вартасці яе кветак, але і на форму плады. Паводле звестак вучоных, ягады шышпыны доўгаплоднай змяшчаюць вітамінны больш, чым плоскаплоднай. Да таго ж падарожжыя плады значна менш пашкоджаюцца пладажэркай, чым мясістыя плады пляскатай формы.

«Дрэва-ружа» — значыць рададэндран

«Калі лепш высадзіць рададэндраны, якую глебу яны лепш любяць, напішыце пра гэтыя прыгожыя кветкі як мага больш». З такой просьбай звярнулася Караліна ЛІСІЦА з Чэрвеньскага раёна.

Існуе дмка, што вырошчваць рададэндран — справа безнадзейная, а насамрэч, каяцц кветкавады, не цяжэй, чым вырошчваць ружы, клематысы ці якія-небудзь іншыя далікатныя кветкі.

Рададэндран адносіцца да раслін сям’і верасовыя. Назва кветкі — «дрэва-ружа» — паходзіць ад грэчаскіх слоў «радан» — ружа і «дэндран» — дрэва. Жыхары Заходняй Еўропы здаўна называлі рададэндраны альпійскай ружай. У сапраўднасі рададэндран і ружа ніякія не сваякі, проста вельмі падобныя па форме і афарбоўцы кветак. Вялікай папулярнасцю ва ўсім свеце гэта расліна абывазана мнаствам белых, ружовых, ліловых, фіялетаваых, чырвоных кветак, ружоўчым сабраных на кустах у пышныя букеты. Ёсць таксама рададэндраны з пахкімі кветкамаі. У прыроднай флоры Беларусі сустракаецца толькі адзін від — рададэндран жоўты, які ахоўваецца як рэдкі.

Вечназеленыя рададэндраны добра выглядаюць у адзіночнай пасадцы на газоне, а лістападныя — у групавых пасадках у спалучэнні з вечназеленымаі на фоне хвойных раслін. Менавіта высадзіць рададэндраны і пад лісьцевымі дрэвамаі з разрэзнай кронай і глыбокай каранёвай сістэмай.

Каб рададэндраны камфортна адчувалі сябе на ўчастку, трэба правільна і пасадзіць. Выкапаіце яны памерам 50 x 50 x 15 см у поўдніцы яе субстратам, падрыхтоўка якую вельмі важная для яго вырошчвання. У склад субстрату ўваходзіць сумесь з кіслага торфу, ліставой і хвойнай зямлі ў суадносінах 2:3:1. Калі глеба гліністая, неабходна дрэва, дача чаго на дно насыпаюць гравій або бітэц цэглу слоём 10 см. Лепш прыжываюцца рададэндраны, пасаджаныя вясной, у крассавіку, а ўвосень, у пачатку верасня, расліны можна перасаджваць. Тады яны паспеюць закласці новыя кветкавыя пушышкі, своечасова закончыць рост і падрыхтавацца да зімы.

Перад пасадкай пажадана шчодро паліць аб размясціць расліну на 1-2 гадзіны ў тазік з вадою. На дно пасадчанай ямы можна ўнесці калі 40 г угнаення кіслот або 70 г нітрамафоска і перамяшаць іх з глебайшя сумессю. Галоўнае — не заглыбіце каранёвую шышку, а то рададэндраны не будуць цвісці.

Правільна пасаджаным рададэндранам не патрэбна дадаткова падкармка на працягу некалькіх гадоў. Аднак, калі хочаце, каб расліна завяліла хутчэй ці пышна цвісці, унесіце ўгнаенне. З арганічных угнаенняў лепш унесці стары перапрызлы гной ад каровы. Не пажадана выкарыстоўваць конскі сьвіны, а таксама птушыныя памёт: яны павышаюць рН глебы. За сезон падкармливаюць расліны 2-3

Пасля ўсталявання ўгнаенняў глебу старанна перакопваюць. У першы год на гэтым участку добра будзе пасадзіць бабовыя: лубін, гарох, віку. У першыя дзеньні цяжка і запыраюць у глебу ў якасці зялёнага ўгнаення. Наступныя два сезоны тут можна вырошчваць агуркі, кабачкі, гарбузы, патысоны, буракі, моркву. У той год, калі вы збіраеце садзіць малаіну, участак адвядзіце пад раннюю агародніну: цыбулю, салату, кроп. Пасля іх уборкі глебу вярнуць. Пры пасадцы капаюць ямы або канавы шырынёй 40—60 см і глыбінёй да 30—40 см, у якія ўносяць 4—5 кг перепролага гною або кампосту, 60—80 г грануляванага суперфасфату, 30—40 г сернакіслатага калію.

Слоі глебы, дзе сканцэнтравана асноўная частка каранёў малаіны, летам часта перасыхае, а зімой, пры адраснаці снегу, лёгка прамрзае. Таму вырошчваючы гэту культуру, трэба пастаянна мульчыраваць глебу. Пры штогадовым мульчыраванні паступова ствараецца магутны ўрадлівы слой, а мульча дазваляе падтрымліваць раўнамерную тэмпературу ў глебе, засцерагае яе ад высыхання, ўтварэння скарынкі. І яшчэ адзін плюс гэтага прыёму аграхіміі — расліны ўтвараюць менш парасткаў, а значыць, лягчы з імі справіцца. Мульчыраванне рады малаіны можна торафам, перагноём, торфакампостам, пілавінем, саломой, хвояй.

На сырых глебах з дрэнным дренажным пасадкі малаіны мульчыраваць не рэкамендуецца. Першае мульчыраванне праводзіць адразу пасля пасадкі, неспарадчна пасля паву вясны. Увосень на мульчу ўносяць мінеральныя фосфарныя і калійныя ўгнаенні, а глебу разам з мульчай і ўгнаеннямі перакопваюць і добра перамяшваюць. Вясной уносяць азотныя ўгнаенні, глебу рыхляць і пакрываюць новым слоем мульчы. Некаторыя садаводы ранняя вясной пакрываюць мульчай рады малаіны, а таксама наміж радоў і ў гэтым выпадку навоў адпладае неабходнасць у апрацоўцы глебы.

З надыходам усійшых халадоў глебу пад раслінамаі накрываюць сухімі лістамі дубу, каб караням было цяпла. Для маладых гатункавых рададэндрану ў першыя дзве зімы пасадкі збудуецца спецыяльныя ўкрываць — талеваы дамок, пакідаючы снігу дзіркі для прарветвання. У сярэдзіне крассавіка ўкрываць камою зяньч. Калі вечназеленыя рададэндраны накрываюць на зіму яловымі галінкамаі, зніміце іх пасля таго, як яны поўнасцю растуць.

Галоўнаы прычына няўдач пры вырошчванні рададэндрану — невыкананне простых, агучаных для гэтай культуры правілаў.

7 ЗАЛАТЫХ ПРАВЛАЎ
 ■ Месца пасадкі выбіраеце з улікам бягучых асаблівасцяў гэтага віду.
 ■ Забяспіце іх кіслій рыхлай глебай з высокім утрыманнем гумусу.
 ■ У зноў сінкаваных каранёў не павінны трапіць вапна, даламіт, попель і іншыя ўгнаенні, якія робяць глебу шчолачнай.
 ■ Абаважкова мульчыруюць прыстойныя кругі.
 ■ Не перакопвайце і не рыхліце глебу пад кустамі.
 ■ Рэгулярна палівайце іх, не дапускаючы перасыхання каранёў, але і лішак вілгатай шкоднай.
 ■ Для пасадкі ва ўмовах Беларусі выбіраеце толькі тыя віды і гатункі, якія валодаюць надзейнай зімаўстойлівасцю.

Напрыклад, набываючы гатункі вечназеленых буналіцебных рададэндрану, памятаеце, што не ўсе яны вытрымліваюць нашы зімы.

Вобразы Грунвальда

Значнасць вялікай перамогі можна ацаніць у Масціцкі музей гэтай краіны раз

СКАНВОРД

Склаў Андрэй МІХАЙЛАЎ.

1. Фота 3
2. Формы стаяць, фота 5
3. Фота 4
4. Фота 1

Пасажы грамадзянскага авіяцэйнага транспарту
Прыток ракі Масова
Жалеза-глежэныя металы
Німак, Дзюп, Вота
Аўстрыйскі страус
Сельска-гаспадарчы асяродок
Веласпадарства
Каталіцкая Багародзіца
Усходні гушчэр
Фотажарт 2
Аматарскае мастацтва
Соль азотнай кіслаты
Славянскі язык
Цэнтр Малой Азіі
Усходні гушчэр
Падземная траяса вышылі
Рэспіратор перакрыцця
Прыналежнасць асобы
Забарона
Пункт натак
Галамётныя грамадскія імя
Неаранізаваныя грамадскія імя
Замочніца
Награвальны апарат
Сумяціны (разам)
Зялёная псорыяза
Дзікі бык
Зарычкі і рычкі
Паліца на арабах аўтабуса
Прыжымі
Немак
Горная лясная ільва
Суніца
Фота 1

Белтэрадыёкампанія скончыла кастынг на ролю вядучай дзіцячага конкурсу песні «Еўрабачанне-2010». Арганізатары атрымалі больш за сто заявак з усёй Беларусі.

Найбольшую цікавасць да ўдзелу праявілі студэнты і школьнікі старэйшых класаў з паглыбленым вывучэннем англійскай мовы. У ліку зорных іменнаў — Вольга Барабанчыкава, а таксама былія ўдзельніцы гэтага конкурсу Вольга Сацок і Ксенія Сітнік.

Як патлумачылі «Звяздзе» ў прэс-службе Белтэрадыёкампаніі, найбольшая колькасць заявак паступіла з Мінска і Мінскай вобласці, ад найбольш актыўнай моладзі да 30 гадоў.

— Свае анкетны нам дасылалі нават выхадцы з Беларусі, якія цяпер знаходзяцца за мяжой, — кажа прэс-сакратар дзіцячага конкурсу песні «Еўрабачанне-2010» Вольга САЛАМАХА. — У прыватнасці, заяўка беларускай студэнткі з Гроцкі, якая заканчвае там сваю стажыроўку.

Як растлумачыла Вольга Саламаха, сярэд ста заявак арганізатары выбралі некалькі дзясяткаў лепшых. На працягу месяца кандыдаты на ролю вядучых будуць запрашавацца на сумоўе непасрэдна. Тут ім давядзецца дэманстраваць не толькі выдатнае валоданне англійскай ці французскай моў, але і сваё ўменне трымацца на сцэне, працаваць у кадры і імправізаваць.

Усіх кандыдатаў запішучу на відэа, якое затым будзе праглядаць экспертная камісія. Менавіта яна і агучыць свой вердыкт у верасні. Папярэдне з ліку прэтэндэнтаў плануецца выбраць лепшага альбо лепшых.

Як сцвярджаюць арганізатары, некаторых удзельнікаў кастынг плануецца запрасіць для працы ў праекце ў якасці перакладчыкаў, менеджараў і валонцэраў.

Увогуле, паводле слоў Вольгі Саламахі, цалкам магчыма, што на ролю вядучых праз некаторы час будзе арганізаваны яшчэ адзін кастынг.

Настасся Багдановіч і Дзяснін Кур'ян.

Ці па зубах беларускім «ваўкам» Бярдзянскі кінафестываль?

13 жніўня стануць вядомыя вынікі XIII Бярдзянскага міжнароднага кінафестывалю. Адзін з самых вядомых кінафорумаў праходзіць пад патранажам Міністэрства культуры і турызму Украіны.

Беларусь на конкурсе прадставіла дзвюма сужкамі: у конкурснай паказе бярэ ўдзел мастацкі фільм «Ваўкі» Аляксандра Колбышава, па-за конкурсам — камедыя «Дасціж фантасіш» Аляксандра Канановіча.

У журы конкурсу, якое ўзначальвае народны артыст Украіны Міхал Галубовіч — актрыса Наталія Варлея, прадзюсар Канстанцін Меладзэ, артыст міжнароднага форуму «Залаты Віцязь» Іван Бурляеў, рэжысёр і пераможца леташняга Бярдзянскага фестывалю Эдмін Сайман, кінасцэнарыст Андрэй Куркоў і інш.

На фестывалі дэманструецца 14 карцін з 11 краін свету. Пераможцы будуць аб'яўлены ў васьмі намінацыях: лепшы сцэнарый, лепшы гульнявы фільм, лепшая рэжысура, лепшая музыка, лепшая праца мастака, лепшая гаўлаўная мужчынская роля, лепшая гаўлаўная жаночая роля, лепшая апэратарская праца.


Фільм «Ваўкі» — вытворчасць кінастудыі «Беларусьфільм» — быў зняты ў 2009 годзе (гл. «Звязда» за 6 кастрычніка 2009 года), на VII Фестывалі беларускіх фільмаў у Брэсце кінастужка была ўдасюена гран-пры.

Ілья ЛАПАТО.

ШАШКІ

Пад рэдакцыяй майстра спорту Мікалая ГРУШЭУСКАГА


ПОЛЕ НОВЫХ МАГЧЫМАСЦЯЎ
У заданні конкурсу «Пагода ў доме»-7 аўтар прапаноўвае ў шыкоўнай тэме адшукаць поле новых магчымасцяў.



№ 14. **Белыя:** a7, b2, b6, d4, f2 (5). **Чорныя:** b4, c5, d6, d8, f4, f6, g7 (7). Выйгрыш.

Магчымасць пачатковай расстаноўкі даказваецца.

НА УСЕ... ДЗВЕСЦЕ!
Міжнародны гросмайстар Уладзімір Матус (Масква) рыхтуецца да чэмпіянату свету па сярэдніх праблемах. У сваім аўтарскім конкурсе-11 ён прапонуе развязаць яго такую задумку:



№ 4. **Белыя:** 7, 20, 24, 27, 29, 31, 38, 40, 42, 48 (10). **Чорныя:** 1, 8, 10, 13, 15, 17, 18, 22, 26, 28, 37 (11). Адшукайце пераможную камбінацыю за белых. Па змесце яна выглядае, як кажучы, на усё ... дзвесце!

АУТАРСКІ-12/7
Белыя: d4, e3, дамка c1 (3). **Чорныя:** b8, d8, f8, h6, h8 (5). Эцюд належыць майстру кампазіцыі, чэмпіёну Беларусі Пятру Шкудуваву (Наваполацк): f4 (f7A) b2 (b7B) a3 (f6) a5 (g7C) f8 (b6C1) d5, g5, a7x. A(hg7) d5 (f7D) d6, g5x. B(g7) c5 (ef6) d6 (fg5) h8, e7, f2x. Варыянты C(fg5), C1(fg5). D(d6c7) застаюцца за вамі.

РАЗАМ З КАЛЕГАМ

Вядомы ўкраінскі складальнік І. Івацка ўжо наведваў звяздочку шашчаную рубрыку. Сёння ён вырашыў выступіць у ёй разам са сваім калегам па кампазітарскаму «чоху» В. Нікітчюком. Іх сумеснюю камбінацыюнаю праблему разгледзеце ў рамках нашага аблома-55/5:

Белыя: 7, 11, 18, 23, 28, 34, 35, 43, 44 (10). **Чорныя:** 8, 10, 16, 31, 32, 37, 38, 40, 41, 45 (10). Перавага белых.

Як сцвярджаюць аўтары, зыходная пазіцыя легальная.

Тэрмін для адказаў традыцыйны — два тыдні. Напіраўце іх на адрас: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а, рэдакцыя газеты «Звязда», рубрыка «Шашкі».

ДВА СПАБОРНІЦТВЫ

Першае з іх — гэта 6-й чэмпіянат Еўропы па рускім шашках сярод клубных каманд, які прайшоў у Еўпаторыі. Чэмпіёнкай стала СДЮШАР-9 з Чалыбінска. Прэмыяна адзначаецца, што за яе выступаў дырктар СДЮШАР-11 г. Мінска, міжнародны гросмайстар Андрэй Валок.

Другое — гросмайстарскі турнір па шашках-100 у Таліне. Перамож у ім Гунтыс Валнерыс (Латвія). Мінчанін Анатоль Гантавар падзяліў 3-5 месцы. Па дадатковых паказчыках траці прыз уручаны экс-чэмпіёну Беларусі Андрэю Калмыкову — цяперашняму прадстаўніку Расіі.

ГАТЭЛЬ «З МАТОРЧЫКАМ»

Што можна зрабіць са старым «Боінг-727»? Самы прости варыянт, натуральна, адправіць яго на могілкі самалётаў, але ж можна і рэканструаваць яго і зноў пусціць у справу — не ў паветры, дык на зямлі. Менавіта так зрабілі стваральнікі гатэля «Коста Вердэ», які знаходзіцца непдалёк ад Куэпаса ў Коста-Рыцы.



Гэта адрамантаваны рэтра-самалёт «Боінг-727» 1965 года, які першапачаткова абслугоўваў рэйсы авіякампаніі «South Africa Air» і «Avianca Airlines». Каркас самалёта быў перанесены на частка за аэрапорта Сан-Хасе. Кожную частку асцёржона перавозілі на аўтацягніку ў джунглі Мануэля Антонія. Цяпер самалёт размяшчаецца на ўскрайку нацыянальнага парку на 15-метровым пастанце. На гэтай вышыні можна любавання выдатнымі відамі на акіяні і джунглі найроўней з драўлянай платформы, пабудаванай на месцы былога правага крыла самалёта. У гатэлі-самалёце ёсць дзве спальні з кандыцыянерам — адна з каралеўскім ложкам, другая — з уласнай ваннай. Сусядзі ў пастаяльцы, праўда, арыгінальныя — ляўціны, туканы і розныя малы.

...А ЗА АСЛА АДКАЖАЦЕ

Нашумелая гісторыя асліцы, якую запустілі ў неба пад парашутам на адным з пляжаў Краснадарскага края ў Расіі, атрымала кур'ёзны працяг. Як высветлілася, брытанскі тэблёт The Sun, які выкупіў жывёлу за 70 тысяч рублёў і вельмі ганарыўся тым, што выратаваў яе ад жорсткіх гаспадароў, выклікаў вялізныя грошы зусім за іншага асла, і ён не мае да палёту ніякага дачынення.



Сапраўднаму «ахвяру» клічуць Маня, і яна па-ранейшаму знаходзіцца дома на Кубані, у той час як выдана яна за «парашуцтыку» Анапка незаслужана адлучаецца ў санаторных умовах у Крамлёўскай школе верхавой язды і рыхтуецца эміграваць у Вялікабрытанію. Гаспадар Мані Васіль Гарабеч здзіўляецца, як можна было не заўважыць «падставы»: «Самі глядзіце, у канюшні цяпер кайфу асліца карычневая афарбоўка, а тая, што лятала ў небе, — шэрай». Паводле слоў гаспадары, Маня надзейна ахоўваюцца і не аддадуць ні за якія пернікі.

Што да Анапкі, то яе прадаў газеце прадпрыемствы жывёлавод з Анапы, а факт падмены пацвердзіла старшыня фонду абароны жывёл Брыжыт Бардо ў Расіі Ірына Фантан. Аднак пакуль што невядома, ці адмовіцца падмануты брытанскі тэблёт ад сваёй высакароднай ідэі.

Індыдэнт з асліцай адбыўся 8 ліпеня на Азоўскім моры, на цэнтральным пляжы станцыі Галуцкай Цэмуркоўскага раёна Краснадарскага края. Паводле слоў адпачывальнікаў, няшчасная жывёла з дзікімі крыкамі каля паўгадзіны лятала вельмі высока над морам, а дзедзі, што знаходзіўся з бачкамі на пляжы, плакалі і пытаўся ў бацькоў: «Навошта сабакку прыязвалі да парашута?». Замежныя актывісты абароны праваў жывёл, у тым ліку Брыжыт Бардо, выказалі рэзкае абурэнне такім абыходжаннем з асліцай і заступіліся за яе.

ДАРАГОЕ МАЁ ЖЫТЛО

Пентхаўс у лонданскім Гайд-парку быў прададзены за 140 мільянаў стэрлінгаў (каля 220 мільянаў долараў).

Гэта шыкоўныя двухпавярховыя апартаменты з браніраванымі вокнамі, сістэмай па ачысціцы паветра і спецыяльным пакоем-схованкай, разлічаным на экстранныя выпадкі, што ствараюць пагрозу жыццю. Імя новага ўладальніка самай дарагой у свеце кватэры не называецца, аднак, паводле інфармацыі брытанскіх СМІ, ім стаў нафтавы магнат адной з краін Персідскага заліва.

Дом, у якім знаходзіцца 80 кватэр, быў спраектаваны знакамітым брытанскім архітэктарам сэрам Роджэрсам. Гэта пабудова — чатыры злучаныя паміж сабой вежы са шкла і жалезабетону — цяпер знаходзіцца ў апошняй стадыі ўзвядзення. Цана квадратнага метра ў доме дасягае 64 600 фунтаў (101 тысяча долараў) і паравуанні з 4,84 тысячы фунтаў (7550 долараў) у сярэднім па Лондане.



ЗАЙЦОЎ НЕ ЗАСУДЗІЛІ

Настаўніца з нямецкага горада Вехта (федэральная зямля Ніжня Саксонія) падала ў суд іск з патрабаваннем забараніць дзевяцікласніцы Кім П. маляваць зайцоў на класнай дошцы і расказваць навакольным пра фобіі выкладчыцы.



Як паведамаў Bild, Кім паграмаў штраф у памеры 5 тысяч еўра, аднак нямецкі суд адхіліў іск настаўніцы. Больш за тое, педагог давядзецца кампенсавать судовыя выдаткі — праўдзіна выдаткі і пакупка апрачэткаў гэта рашэнне і падаць апеляцыю.

На працэсе, які нямецкае выданне ахарактарызавала як «самую вар'яцкую справу года», у якасці сведкаў выступалі іншыя вучні, якія пацвердзілі, што настаўніца выбегла з класа, убачышы намаляванага на дошцы зайца. Паводле звестак выдання, два гады таму гэты ж педагог таксама падала ў суд на вучня за малюнак даўгаухага млекакормячага, але ў той раз суд заняў нейтральную пазіцыю. Напэўна, выкладчыца сапраўды пакутуе ад свайго роду зайцафобіі, адзначае Bild.

СПЭКА Ў ЗАПАРКАХ

Жывёлы, як і людзі, змучаны ад спекі. Наглядчыкі запаркаў выражаюць бядою як толькі магчыма: арганізоўваюць халодныя душы, усталяваюць навісы, кормяць марозівамі...



Гарыла па мянушцы Чыў і запарку Цынцэнаці ЗША, напрыклад, аддае перавагу замарожаным ласунам. Дарослы сурькат з дзіцею ў Лонданскім запарку асяджаецца кавуном, а ў Мадрыдскім запарку наглядчык частуе сланю ахалоджанай садавінай.

У той дзень, калі адсуджвалі новы рой, нікому і нічога не пазычалі, інакш рой не будзе жыць ці зліцца на іншае месца.

Існавала меркаванне, што «той, хто мае пасеку, пасля заходу сонца не дае з дому агню».

Каб абараніць пчальнік ад удараў маланкі, на кожны вулей прымацоўвалі вярбы, выраблены з дубу, у які калісці раней трапіла маланка.

Добра, калі вакол пчальніка расце шмат крапівы. Гэта расліна ў народнай культуры заўсёды лічылася надзейным і моцным абярэгам ад кепскага вока і слова.

У чыцвер на Перадвелькоднім тыдні пчальны наведвалі ранішнія набажэнства ў царкве, а потым неслі свечку, з якой стаялі ў храме, дадому. Лічылася, што яна на працягу года ахоўвала пчальнік ад сурокаў, а усюсю «забяспечвала» шмат мёду.

Пчальныя з вопытам раілі: мёд, воск і іншыя прадукты дзейнасці пчол нельга выносіць з хаты самому гаспадару. Трэба, каб гэта зрабіў хто-небудзь іншы. Лепей, калі пакупнікі самі прыходзяць: «...тады ніколі не будзе звод пчальніку...».

Ад нападку чужых пчол на свае вулі гаспадар рабіў «тын» з трох асінавых каўлі і венкі, і казаў: «Садзіцеся, чужыя пчолы, на асінавыя каўлі і на венкі, і тут заставайцеся!».

Паўсюды лічылі, што ў той хаце, у якой знаходзіцца «брацкая» свечка, заўсёды будзе шмат мёду і воску.

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.

СЕННЯ Месяц Маладзік 10 жніўня. Месяц у сузор'і Дзевы.

| Сонца | Усход | Заход | Даўжыня дня |
|---------|-------|-------|-------------|
| Мінск | 5.42 | 20.46 | 15.04 |
| Віцебск | 5.27 | 20.40 | 15.13 |
| Магілёў | 5.32 | 20.36 | 15.04 |
| Гомель | 5.34 | 21.08 | 14.54 |
| Гродна | 5.58 | 21.00 | 15.02 |
| Брэст | 6.04 | 20.56 | 14.52 |



Фота Яўгена ПЯСЦІКАВА.

НАДВОР'Е на заўтра

Гоманітныя ўзрушэнні

ВІЦЕБСК 750мм р.м.с.а. -18...-20°C +35...+37°C

ГРОДНА 750мм р.м.с.а. -18...-20°C +34...+36°C

МІНСК 740мм р.м.с.а. +20...+22°C +35...+37°C

МАГІЛЕЎ 740мм р.м.с.а. +20...+22°C +33...+35°C

БРЭСТ 740мм р.м.с.а. +18...+20°C +33...+35°C

ГОМЕЛЬ 750мм р.м.с.а. +21...+23°C +38...+41°C

АВЯЗНАЧЭННІ:
— німа прыметных гоманітных узрушэнняў
— невялікія гоманітныя узрушэнні
— слабая гоманітная бура

...у суседзід

ВАРШАВА +28...+31°C

ВІЛЬНЮС +34...+36°C

КІЕЎ +38...+40°C

МАСКВА +32...+34°C

РЫГА +25...+27°C

С.-ПЕТАРБУРГ +26...+28°C

12 жніўня

1399 год — адбылася бітва паміж войскамі ВКЛ на чале з вялікім князем Вітаўтам і Залатою Арды на чале з ханам Цімур-Кулукман каля ракі Ворскла (левы прыток Дняпра). Аснову войска Вітаўта (15-20 тыс. чалавек) складалі харугвы прыкладна 50 князёў ВКЛ. Яго саюзнікамі былі некалькі тысяч татар, прыведзеных ханам Тахтамышам, атрады з Польшчы, Валахіі, рыцары Тэўтонскага ордэна. Спачатку татары цягнулі з перамовамі, а з падыходам іх асноўных сілаў войска Вітаўта было акружана і разбіта, тысячы воінаў загінулі ці трапілі ў палон. Загінула не менш за 16 літоўска-беларускіх князёў. Вітаўт і Тахтамыш з рэшткамі войска вымушаны былі бегчы. Гэтае паражэнне стала адной з прычын падпісання ў 1401 годзе Віленска-Радамскай уніі ВКЛ з Польшчай.

2000 год — у Баранчавым моры падчас вучэнняў не выйшаў на сувязь атамы ракетных крысёр «Курск». Ён стаў шостай затанулай атамы падводнай лодкай у гісторыі. Экіпаж у складзе 118 чалавек загінуў пры выкананні воінскага абавязку. У трагедыі загінулі і двое беларусаў — капітан ІІ рангу Сяргей Дудко і капітан ІІІ рангу Аляксандр Садкоў.

«Бязлікі сьцяб страшней за ворага, бо ворага ты асерагаешся, а на сьцяба спадзеяеш».

Лей Талстой (1828—1910), рускі пісьменнік.

КАБ ПЧАЛЬНІК НЕ ЗВЁЎСЯ

Сярод пчальноў заўсёды існаваў цэлы шэраг рытуальных дзейняў, атрыбуты і тэмы на развядзенне пчол: на пасадку рою ў вулей, на зой, як збіраць мёд, на вяртанне рою і вулля і г.д.

- Перад тым, як паставіць новы вулей, гаспадар на ноч ставіў чысты посуд з вады да пачатку дня, дзе павінен быць вулей. Калі за ноч колькасць вады павялічвалася ці заставалася на мінімум узроўні, гэта лічылася добрым знакам, калі ж колькасць вады памяншалася — гэта было дрэннай прыкметай для пчальнай гаспадары ў гэтым месцы.
- Каб удала перасадзіць новы рой рабілі наступнае: ліпавымі галінкамі выціралі новы вулей, затым з іх плялі вянок і кілаі на дно вулля. Пасля гэтага на вянок пераносілі матку і рой: «вняк кладзецца для шчасця, каб яны сабе віліся, як вянчак, каб нідзе ні да каго не адцялялі». Цыкавы той факт, што пазней гэты вянок вымалі і аддавалі нявесце, якая выкарыстоўвала яго ў якасці ўпрыгажэння.
- У той дзень, калі адсуджвалі новы рой, нікому і нічога не пазычалі, інакш рой не будзе жыць ці зліцца на іншае месца.
- Існавала меркаванне, што «той, хто мае пасеку, пасля заходу сонца не дае з дому агню».
- Каб абараніць пчальнік ад удараў маланкі, на кожны вулей прымацоўвалі вярбы, выраблены з дубу, у які калісці раней трапіла маланка.
- Добра, калі вакол пчальніка расце шмат крапівы. Гэта расліна ў народнай культуры заўсёды лічылася надзейным і моцным абярэгам ад кепскага вока і слова.
- У чыцвер на Перадвелькоднім тыдні пчальны наведвалі ранішнія набажэнства ў царкве, а потым неслі свечку, з якой стаялі ў храме, дадому. Лічылася, што яна на працягу года ахоўвала пчальнік ад сурокаў, а усюсю «забяспечвала» шмат мёду.
- Пчальныя з вопытам раілі: мёд, воск і іншыя прадукты дзейнасці пчол нельга выносіць з хаты самому гаспадару. Трэба, каб гэта зрабіў хто-небудзь іншы. Лепей, калі пакупнікі самі прыходзяць: «...тады ніколі не будзе звод пчальніку...».
- Ад нападку чужых пчол на свае вулі гаспадар рабіў «тын» з трох асінавых каўлі і венкі, і казаў: «Садзіцеся, чужыя пчолы, на асінавыя каўлі і на венкі, і тут заставайцеся!».
- Паўсюды лічылі, што ў той хаце, у якой знаходзіцца «брацкая» свечка, заўсёды будзе шмат мёду і воску.

Усім імясці!

Дызайнер інтэр'ераў — кліенту: — Вам як ложак у спальні ставіць: па фаншу ці па барабане?

Жонка: — Ура, муж прыйшоў!
Муж: — Ты думай часам, што кажаш! Я ўжо рэфлектарна да акна скокнуў!..

Людзі, якія ў заторах умудраюцца ехаць хутчэй за іншых, — або матацыклісты, або сволачы.

Яна: — А я вось нарэшце здала на правы!.. Хачу машыну сабе купіць. Можна парай, якая для дзясучыні лепш за ўсё?
Ён: — Пральня!

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнацца за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы. Газета адрэдавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Вывадецтва «Беларускі Дом друку», ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год. Тыраж 33.310. Індэкс 63850. Зак. № 39022 Нумар падпісанні ў 19.30. М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛІНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЯНЫ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 ад 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА.

Галоўны рэдактар У. НАРКЕВІЧ. РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: І. БАРАНОЎСкі, С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА, С. ПРОТАС (намеснік галоўнага рэдактара), С. РАСОЎСЬКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы намеснік галоўнага рэдактара), Л. СВДРЬЦКАЯ, А. СЛАНЕЎСкі (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК, І. ШЧУЧЭНКА.

НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмная — 287 19 19 (тэл.факс); адрэдакцыі: пільмаў — 287 18 64, падлікі і раскладжыванне — 287 18 36, 287 18 51, юрыдычнага — 287 19 68, сакратарыята — 292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самакіраванне» — 292 21 03, уласных карэспандантаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Баранавічах: 47 71 94, Магілёве: 32 74 31; бухгалтэрыі: 292 22 03.

http://www.zviazda.by; e-mail: info@zviazda.minsk.by

ПРЫЁМ тэл.факс: 287 17 79, РЭКЛАМЫ e-mail: reklama@zviazda.minsk.by

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў, іх меркаванні не з'яўдаюцца супадзеннем з меркаванням рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пільмы. Перадруку матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.